

# **Незагоеные раны**

КАМИНКИТ.ORG

## ЗАБОЙСТВА ФУРМАНОЎ У ЛЮТЫМ 1946 Г.

### **Шлях да смерці**

У нашай газеце я двойчы вяртаўся ў надзвычай трагічны ў нашай беластоцкай гісторыі 1946 год, калі аддзел „Бурага” (Рамуальда Райса) спаліў вёску Зані („Попелі памяць”, „Ніва” ад 6 мая 1990 г.) і Залешшаны („Трава забыцця”, „Ніва” ад 25 жніўня 1991 г.) ды пастроляў жыхароў гэтых вёсак. Ужо тады я ведаў, што застаецца мне яшчэ адна малавядомая і не высветленая да канца спраўва — смерць каля ЗО фурманоў, якія былі пастроляныя бандай у лесе каля вёскі Старыя Пухалы, у завяршэнне крылавага рэйду „Бурага” па Беласточчыне на зломе студзеня і лютага 1946 г. Але тады ў мяне былі інфармацыі „з другіх рук”, а са сведкамі падзеі амаль паувечавой даўнасці мне не ўдалося звязацца (ды ці жывуць яны, наогул?). Зусім нядаўна ў мяне была нагода перагледзець акты справы Рамуальда Райса („Бурага”) і ягонага намесніка Казімежа Хмялеўскага („Рэкіна”), якая адбывалася перад вайсковым судом у Беластоку ўвесень 1949 г. У гэтых актах часткова асветлены і лёс згаданых фурманоў. Але шмат што надалей застаецца нязынім. Калі хтосьці з чытачоў будзе ў змозе дадаць нешта да ніжэйапісанага, вельмі прашу паведаміць нам у рэдакцыю. Магчыма, удасца нам супольна рэканструяваць адзін з самых трагічных і жудасных эпізодаў паваеннай гісторыі Беласточчыны.

У верасні 1945 г. „Буры” са сваім атрадам, які знаходзіўся ў распарараджэнні камандавання АК, не прыняў загаду каменданта АК „Радаслава” выйсці з падполля і пакінуць узброеное змаганне. „Буры” прыступіў да падпольной вайсковай арганізацыі пад назвай НЗВ (Narodowe Zjednoczenie Wojskowe). НЗВ гуртавала падпольная групоўкі з нацыяналістычнай арыентацыяй (гэтак

званых *narodowców*), якія мелі асабліва моцную падтрымку і апірышча сярод жыхароў заходніх паветаў Беластоцкага ваяводства і ў Ломжынскім ваяводстве. У снежні 1945 г. „Буры” быў назначаны камандзірам гэтак званага ПАСу (Pogotowie Akcji Specjalnej) на беластоцкую акругу, і ягоны атрад, які налічваў каля 150 людзей, стаў ядром гэтага ПАСу. Атрад „Бурага” быў добра ўзброены і дасканала валодаў тактыкай партызанскай барацьбы: ядро ягонага асабовага саставу складалі жаўнеры АК з часоў нямецкай акупацыі на Віленшчыне. Атрад у другой палове 1945 г. правёў шэраг смелых нападаў на падраздзяленні Чырвонай Арміі і Войска Польскага, на пастарункі міліцыі і пастарункі аховы чыгункі. У студзені 1946 г. „Буры” скіраваў сваю зброю супраць мірнага жыхарства беларускіх вёсак на Беласточчыне.

28 студзеня 1946 г. у вёску Лазіцы (сядзіба лясніцтва) прыехала звыш паўсотні фурманак з гмінаў Орля, Чыжы і Гайнаўка. Людзі прыехалі па дровы, якія ў гэты дзень лясніцтва прадавала. Дровы мелі служыць гмінным (грамадскім) патрэбам, бо, як вынікае з актаў справы, фурманы былі вызначаныя салтысамі паасобных вёсак. Сталася так, што ў той самы дзень праз Лазіцы пралягаў шлях атрада „Бурага”, які кіраваўся на Гайнаўку. Магчыма, выпадковасці тут не было, і „Буры” загадзя ведаў, што ў Лазіцах будучь падводы, якія яму спатрэбяцца ў задуманай ім акцыі. Бандыты ўзялі ўсе вазы з фурманамі, загрузіліся на іх і казалі ехаць у Гайнаўку. Фурманкі заставаліся на ўскраіне Гайнаўкі пад канвоем, калі banda, падзеленая на трох ўдарных групы, заатакавала Гайнаўку. (Мясцовасць была „Бураму” добра вядомая, бо тут ён да паловы 1945 г. служыў як камандзір узвода ў роце аховы лясоў). У выніку неспадзянай атакі быў абязброены пастарунак міліцыі, 12 афіцэраў Чырвонай Арміі (яны ў той час былі на патанцоўцы), а адзін у ранзе палкоўніка быў узяты ў палон (яму, распранутаму дагала, удалося збегчы, калі banda

рушыла на фурманках з-пад Гайнаўкі на Залешаны].

Адзін са сведкаў на справе, які трапіўся „Бураму” ў руці яшчэ перад Лазіцамі (Хведар Рошчанка з Вулькі-Выганоўскай, якому ўдалося збегчы), сказаў на судзе: *Za-częłem ich prosić, żeby mnie puścili do domu, to porucznik zaprowadził mnie do kapitana. Kapitan zaś kazał mi brać konie i jechać dalej i powiedział: „Białorusy, wasza ziemia tu, ale głębiej. Żadna żywa dusza ze wsi Zaleszany nie wyjdzie”.* Залешаны згарэлі 29 студзеня, амаль датла, а ад бандыцкіх куляў згінулі 9 асобаў, у агні спаліліся далейшыя 5. У той самы дзень banda спаліла яшчэ Вульку-Выганоўскую. І рушыла ў далейшую дарогу.

Дзе прабываў „Буры” да 2 лютага — у следстве ясна не выявілася. 2 лютага запалыхалі Зані і Шпакі. Ад бандыцкіх куляў і ў агні загінула 25 далейшых безабаронных ахвяраў. У той самы дзень згарэла яшчэ беларуская вёска Канцавізна (у Беластоцкім павеце), спаленая адным з падначаленых „Бураму” швадранаў.

Фурманы са сваімі вазамі і коњымі былі ўвесе чы пры бандзе (ад 28 студзеня да 2 лютага — выпадае 6 дзён). Следства засведчыла, што тыя, у якіх былі слабейшыя коні і фурманкі, былі адпушчаны дахаты. Прыйтым, „Буры” звольніў фурманоў-палякаў. Мікалай Лабасюк з вёскі Краснае Сяло (Krasna Wieś), з якой „Буры” ўзяў 11 фурманоў, сведчыў: *Ww. pojechali z swymi wozami i końmi, którzy do dnia dzisiejszego nie powrócili. Ponadto nadmienia się, że uprowadzeni byli narodowości białoruskiej, którzy nie powrócili. Natomiast z nimi pojechali dwaj narodowości polskiej (...), również mieszkańcy wsi Krasna Wieś, którzy na następny dzień powrócili wraz z furami do domu.*

Пасля спалення Занёў і Шпакоў banda апынулася каля вёскі Старыя Пухалы. Тут настаў канец шляху фурманам. Па загадзе „Бурага” ягоныя жаўнеры пастралялі 28 мужчын. Ніхто не знайшоў іхнія магілы ці месца, у якім іх пакінулі бандыты. Удалося ўстановіць прозвішчы забітых.

З вёскі Краснае Сяло: Dmitruk Grzegorz, Chwaszczeński Łukasz, Bondaruk Michał, Siemieniuk Teodor, Jakuć Michał, Bondaruk Aleksander, Dmitruk Aleksander, Juziuczuk Aleksander, Laszkiewicz Michał.

З вёскі Махнатае: Kot Włodzimierz.

З вёскі Ягднікі: Ławrynowicz Jan, Nazaruk Nikifor, Juszczuk Jan.

З вёскі Пасечнікі–Вялікія: Golonko Aleksy, Ławrynowicz Grzegorz.

З вёскі Арэшкава: Szujecki Jan, Kiendyś Piotr.

З вёскі Збуч: Tadeuszuk Nikifor, Maksymiuk Aleksander, Grygoruk Wasyl, Sawczuk Wasyl, Bilewski Bazył.

З вёскі Чыжы: Łukaszuk Teodor, Tarasiuk Jan, Jakimiuk Jan.

З вёскі Падрэчаны: Jakimiuk Teodor.

З вёскі Крывая: Szadojko Mikołaj.

З вёскі Ракавічы: Pietruczuk Grzegorz.

**Ян МАКСІМЮК**

, „Ніва” № 38, 19.09.1993

## 49 гадоў не ведалі, дзе іх магілы

У канцы студзеня 1946 года атрад Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, якім камандаваў Рамуальд Райс, псеўданім „Буры”, пасля бойкі з савецкімі салдатамі ў Гайнаўцы адступаў на захад. Яго рэйд значылі пажары Залешан, Вулькі–Выганоўскай, Шпакоў, Занёў. І смерць. На яго сумленні жыццё жыхароў гэтых вёсак і 29 вазакоў, замардаваных у лесе каля Пухал–Старых, гміна Браньск. Вазакі былі з Чыжкоў, Збучы, Ягднік, Пасечнік, Падрэчан, Крывой, Махнатае, Арэшкава, Лазіцаў, Залешан. Узялі іх 27 студзеня 1946 г. у лесе каля вёскі Лазіцы, куды яны былі пасланы гміннымі ўладамі па дровы для школ. Вазакі–палякі былі адпушччаны. Пусцілі таксама старэйшых, тых са слабейшымі коньмі ці ненадзейнымі вазамі. Некалькі асоб ратаваліся ўцёкамі. Папоў-



Жыхары Пухалаў вядуць у другое месца, на ўзгорак

нілі іх жыхары Краснага Сяла.

Сем' замардаваных упершыню пабачылі месца смерці сваіх блізкіх у лістападзе 1994 года. Пасля 49 гадоў. 13 мая сёлета зноў нанялі аўтобус і сарганізавалі — як самі гаварылі — другую пілігрымку ў Пухалы. Як і першым разам, быў з імі настаяцель Чыжоўскага прыхода а. Ян Раманчук.

\* \* \*

Ужо быў гатовы дол, калі з лесу падышлі два мужчыны.

— Proszę państwa, nie stawiajcie tego krzyża tutaj. To złe miejsce, — пачалі яны!

На тварах прысутных паявілася недаўменне, якое паступова пераходзіла ў абурэнне. Як гэта, нядобрае месца? Тут замардаваны нашы блізкія, а нам кажуць не стаўіць крыж!

— Proszę państwa, to nie tutaj. Chodźcie z nami, pokażemy wam miejsce, gdzie zastrzelono tych ludzi.

— Далёка?

— Не, метраў сто пяцьдзесят—дзвесце. Тут во, бачыце, мокра. Сюды ў балота іх ніхто не гнаў. Забілі іх на ўзгорку.

Адзін з прыйшоўшых, гэта солтыс вёскі Пухалы—Старэ. Нарадзіўся ў сакавіку 1946 года, два месяцы пасля

трагедыі. Чуў пра яе ад бацькі, ад старэйшых. Другі — з 1928 года.

— Акружылі нас, нікому з вёскі носа не далі вытыркнуць, — расказвае. — Але я бачыў, як іх гналі, раздзетых, пабітых. Адзін з іх моцна кульгаў.

— Ай, Божанькі, — загаласіла жанчына, — то Васька!

(Васіль Білеускі са Збучы, паводле ацалеўшых вазакоў, таксама мог выратавацца. Яго, як калеку, адпускалі, але ён скатыўся: „Без каня не пайду”.)


— Гэта больш-менш тут, — паказваюць праваднікі месца сярод трох-четырохгадовых сасонак. — Пакуль не садзілі гэтага лесу, было добра відаць, але як зрабілі нівеліроўку, як прайшлі бульдозеры, плугі, дык мы і самі настоі працэнтаў не ўпэўнены.

Арыенцірам служыць палявая дарога, якая тут спрадвеку. І два рады яснейшага пяску. Тут восенню 1944 года стаялі часці Чырвонай Арміі перад наступам на Варшаву і далей на захад. Жоўты пясок — след па зямлянках. Вазакоў гналі гэтай дарогай, па пяцёх. Забілі іх ля першых зямлянак, каб далёка не адыходзіць у лес. Зямля была замёрзлая, дык іх нават ніхто не закопваў. Прыкрылі голлем, снегам.

— Ці то праўда, што іхнія косці потым сабакі цягалі? — пытаецца хтосьці.

— Як то ў лесе, — уздыхае старэйшы мужчына і паўтарае цішэй: — Як у лесе...

Ва ўказаным месцы пачынаюць капаць. Справа явіц-



Тут ляжаць астанкі маладога чалавека; захаваліся амаль усе зубы



Спачатку выкапалі косць нагі

кае ў нешта цвёрдае. Гэта кол, які мог быць часткай канструкцыі зямлянкі. А потым... косць нагі чалавека. Затым другая, тонкая. Людзі прыціхаюць. Капачы мяняюцца. Вымаюць косць рукі, рабро, некалькі дыскаў з пазваночніка, раструшчаны чэрап і сківіцы, у ніжній не хапала аднаго зуба, у верхній — двух. Відаць, гэта быў малады чалавек.

На гэтым спыніліся. Костачкі пазбіралі ў цэлафанавы мяшочак, закапалі зноў у зямлю. Над імі паставілі крыж. Бацюшка памаліўся за супакой душ нявінна загінуўшых. Другі крыж паставілі на ўскраіне лесу, там, дзе ўжо раней падрыхтавалі дол. Калі святар пералічваў імёны замардаваных, людзі плакалі ўголас.

— Тут забілі 29 асоб, — сказаў Юзэф Антанюк, які адшукаў гэтае месца, — 27 эксгумавалі на могільнік у Кліхах. Можа мы сёння знайшлі тыя астатнія дзве асобы. А мо ляжаць яны яшчэ ў іншым месцы.

\* \* \*

Наймалодшым з вазакоў быў Аляксей Галёнка з Вя-

ца безнадзейнай. Вакол некалькі гектараў маладняку, ці гэта ж тут? Ды і ў 1951 годзе была пра-ведзеная эксгумацыя.

— Так, была, — кажа старэйши, — але глыбока ніхто не капаў. Тут на-пэўна яшчэ ёсць астэнкі.

Яма робіцца глыбей калена. Нічога. Хтосьці кажа, што тут зямля зрушана. Дзіва, што за пяцьдзесят гадоў не раз магла быць зрушана, адзываецца нехта іншы. Капаюць. Рыдлёука сту-

лікіх Пасечнік, Гайнаўскай гміны. Не было яму тады нават 16 гадоў.

— Я ўжо тады штудзіраваў у Варшаве, — расказвае старэйшы брат, Хведар, — і як я прыязджаў дадому, то Алёша ўсё прасіў забраць яго ў школу. Я абяцаў узяць яго ў музычнае вучылішча, бо бачыў, што ён да гэтага мае талент... Меўся ехаць бацька, але якраз быў тады хворы, дык Алёша сказаў: — Я за вас, тату, паеду...

Аляксандру Бандаруку з Краснага Сяла памерла жонка, згарэла хата. Калі яго бралі з фурманкай, зачыніў трывсае дачкі ў свірне. Найстарэйшай было 13, наймалодшай — дзесяці два...

— Мужчына з Ягаднік таксама без жонкі двое дзетак гадаваў, — расказвае жанчына ў аўтобусе, — то потым іх сляпы дзядуля выхоўваў. Прывезлі яго на працэс „Бурага”. Дзедка падышоў блізка-блізка, рукамі вочы праціраў: „Пакажыце мне гэтага бандыта, што маё дзіця са свету звёў, што гэтых малеч асіраціў”...

— Мой брат ажаніўся, — кажа жанчына з Краснага Сяла, — то зараз яго на Прусы вывезлі. Усё перажыў, вярнуўся шчасліва дахаты, узялі яго гэтыя...

— Нашага татку, Нікіфара Тадэвушука, узялі, — гаворыць жанчына са Збуча, — то ў хаце засталіся мама і мы, трывсае сястры. У хаце не было нават хлеба. Гаспадарка 16 гектараў, а чым яе будзеш рабіць, без каня. То нам і за ратая, і за касца прыходзілася адробліваць. Ой, пагарвалі мы...

Сярод вазакоў не было родных Юзэфа Антанюка. Два дні пазней гэты сам атрад пацыфікаў яго вёску Зані. Жанчыны выйшлі з каталіцкімі абразамі, са свечкамі. Чалавек са зброяй спытаўся ў суседкі, паказваючы маці Антанюка: „Яна каталічка?” — „Не, праваслаўная”. Стрэліў у грудзі на вачах 11-гадовага хлопчыка. Юзік сігануў на агарод, упаў у баразну і праляжаў так некалькі гадзін...

\* \* \*


Айцец Ян Раманчук над супольнай магілай у Кліхах

сказаў: „Мы прыехалі сюды не з няnavісцю, не са злосцю. Я ведаю, што гэта нялёгка, але мы, як хрысціяне, павінны прабачыць. Але прабачыць, не значыць забыць. Мы ніколі не можам забыць па-зверску замардаваных нашых блізкіх, нашых бацькоў, мужоў, братоў. Памяць аб іх пакутах, аб смерці будзе ў нашых сэрцах жыць вечна!”

**Мікола ВАЎРАНЮК**

„Ніва”, 28.05.1995

## Уцячы ад смерці



Яны былі нявыгаднымі сведкамі. І былі беларусамі. Таму мусілі згінуць. Сярод вазакоў, якіх у канцы студзеня 1946 года ў Лазіцах узяў „Буры”, быў і Васіль Лукашук з Чыжоў. У лес у Пухалы-Старэ не трапіў з таварышамі падарожжа толькі таму, што не меў ніякіх ілюзій, чым яно закончыцца. Расказае Васіль Лукашук:

Выслалі нас па дровы для гміны. Наша гміна была тады ў Орлі. Камендант Кавальскі прыслаў двух паліцыянтаў да падсoltыса, каб той даў людзей, якія не мелі адробленага шарварку. Нас здзівавала тое, што пастарунковыя бралі ўсіх пад распіску, раней такога ніколі не было. Мой старэйшы брат кажа: „едзь”. Паехалі мы праз Арэшкава ў Лазіцы. Не даязджачы дзесьці з паўкіламетра, сусед з другой фирманскі паказвае: „Во, глядзі, салдаты стаяць”. Ну стаяць, то стаяць, ці мала ў той час было войска. Яны да нас нічога не маюць, мы да іх таксама. Толькі бачым, што войска ў польскай форме.

Уяджаем мы ў Лазіцы, невялічкая такая вёска, а настыя салдаты бяруць і сартуюць — з горшымі коньмі і замі налева, з лепшымі — направа. Я папаў у другую группу. Там стаялі ўжо вазы, але не такія як нашыя, а якіясьці іншыя, з дышлямі. Мы давай распытваць людзей у цы-

вільным на вазах, што тут робіцца, але яны, мазуры, з на-  
мі гаварыць не схацелі.

Пасартавалі нас па чатыры фурманкі на падворак і загадалі коней карміць, у вазах калі што, паправіць, класці салому ў гнайніцы. Мы пытаем, а што з метрамі, па якія нас паслалі. „За тое, што вы нас падvezяце, дамо такую паперу, што год вас на ніякі шарварак браць не будуць”, — адказалі нам. Ну, мы выехалі адтуль гэтым са-мым гасцінцам, што і прыехалі — на Арэшкава, у бок Гай-наўкі. Маса войска было, мусіць з пяцьсот. Да нас на фурманкі селі па чатырох. І былі ў іх, здаецца, восем ва-зоў са зброяй, то тымі самі кіравалі, без фурманоў.

Пад'ехалі мы пад Юдзянку, то ўжо змеркла. Бралася зорная ноч, але без месяца. Было марозна, аднак без снегу. Нам сказалі чакаць у гэтай Юдзянцы, а самі па-лезлі на слупы, перарэзалі, мусіць, тэлефонныя лініі. У Гайнаўцы разбілі па старунак, дзе цяпер станцыя PKS. Пайшлі па горадзе, відаць партыйных шукалі, дакладна я не ведаю, бо гэтага сам не бачыў. Вярнуліся яны не ра-ней як праз гадзіну. Па дарозе заскочылі на станцыю, а там рускае войска з Германіі вярталася. Салдаты як-раз мыліся, то яны афіцэра — маёра — узялі ў адной бя-лізне, і так прывялі яго, не далі адзецца. Везлі яго на чац-вёртай за мною фурманцы. Як уехалі ў такі маладняк, то ён скочыў між кусты. Яны застрачылі з аўтамата, але адзін закрычаў, каб больш не страліць, відаць, пагоні ба-яліся. Яго ніхто спецыяльна не гнаў, адбеглі з ліхтары-камі метраў пяцьдзесят у лес і назад. Спяшаліся. Чуваць было, як лаяліся: *K...a tać! Żeby wypuścić z rąk!*

Ехалі так, што ўвесь час леваруч відаць была сцяна лесу.

Заехалі да Залешан. Бралася на свет. Акружылі вё-ску, нікога адтуль не выпусцілі, але, хто ехаў у сяло, таго пускалі. Нас зноў паставілі па чатырох на падворках і за-гадалі коней карміць. Ужо ў нас не было чым, то казалі браць авёс у гаспадароў.

Дзесьці так а дзевятаі дазволілі пакінуць Залешаны

двум палякам, якія там жылі, і з дабыткам выбрацца на хутар. Да абеду была цішыня, а пасля абеду, у дзве гадзіны пачалі рабіць *zebranie*, на якое казалі з'явіцца тым, каму сто гадоў і тым, хто толькі што нарадзіўся, бо то *ro-kazowe*. Шэсць чалавек на нашых вачах расстралялі.

Там быў солтысаў сын, 16-гадовы, пыталі яго, хто ў партыі. Не сказаў.

І тады сагналі ўсіх у хату, а мы выехалі на дарогу і чакалі за вёскай, на агульным выгане. Каля кожнага з нас стаяў акавец, а тыя, што рабілі сход, пачалі страляць па будынках і ў момант усё загарэлася. Папытаўся я ў свайго вартаўніка, куды мы едзем і як доўга мы іх вазіць будзем, *może aż do Wielkanocy przyjdzie się?* Ён малады такі хлопец быў, кажа, што за Буг яны падаюцца, а мне ано сказаў: *albo wrócisz się, albo i nie*. Два разы паўтараць гэтага не трэба было. Калі толькі была нагода перакінуцца слоўкам, кажу хлопцам, уцякайма. Але яны баязлівыя былі, а хто каня шкадаваў.

Як толькі тыя з вёскі далучыліся да нас, паехалі мы на захад.

„Буры” ехаў на фурманцы спераду з адным капралікам. Гэта быў мужчына гадоў сарака з лішнім. Вылучаўся тым, што не быў у мундзіры, а ў скураной тужурцы і ў такой жа шапцы, без казырка, як лётчыкі.

Я еду і ўвесе час шукаю зручнага моманту, каб даць драла. Уцёкаў я не баяўся. Мне быў тады 21 год і раней ужо неяк пашанцевала мне з Германіі ўцячы, з-пад Кёнігсберга. Дахаты вярнуўся перад самым фронтам, яшчэ пару дзён хаваўся, але зараз саветы прыйшлі. Так што, думаю, і тут неяк будзе, абы толькі нагоду не правароніць. Але ўздоўж табара скакалі кавалерысты, шасцёх іх, здаецца, было, пільнавалі, каб вазы не адставаліся адзін ад аднаго.

Ехалі мы так кіламетраў дзевяць-дзесяць. Мусіць пад дзесяць гадзін пад’ехалі пад Вульку-Выганоўскую. Першым чынам двор запалілі, там ужо калгас арганізавалі,

ці што. Яны там не спыняліся, толькі на хаду палілі. Раз—  
бегліся па вуліцы, то тут запаляць, то там. Тыя, якіх я вёз,  
зноў саскочылі з воза і я астаўся толькі з адным. Аж тут  
хтосьці застрачыў і ўжо наперадзе нас загарэлася. Там  
з аднаго боку вуліцы стаялі хаты, а з другога гаспадар—  
чыя будынкі. І такая маленькая клунька вядома ж, сало—  
маю крытая, пачала дыміць. Мы да яе даязджаєм, а чор—  
ны дым аж на вуліцу сцелецца, гэта пакуль яшчэ ўспых—  
не агонь. І я, доўга не думаючы, ссунуўся з воза і як не  
кінуся ў той дым, а там на гарод і ў баразну. Зямля шэ—  
рая і ў мяне такая ж шэрэя бурка была. Я ляжаў, баяўся  
үставаць. Толькі калі пабачыў агонь далёка наперадзе,  
так з два кіламетры ад майго месца і навокал не было  
чуваць стрэлаў, падняўся.

Пераначаваў я ў аднаго дзядзькі на хутары. Той раска—  
заў, што там часта розныя хадзілі і грабілі. Раніцай вы—  
веў мяне ён на дарогу і кажа, што гэта тая самая, якою  
мы прыехалі (а хто яе пазнаў бы, noch жа была) і я пай—  
шоў назад.

Зайшоў я ў Залешаны, а там яшчэ ўсё дыміць. Ад спа—  
ленага быдла смурод ідзе. Дзе падпаленая карова мы—  
чиць, дзе іншы дабытак вішчиць. Людзі рассказалі мне,  
што як загарэлася хата, у якую іх загналі, то яны датры—  
валі ў сярэдзіне, пакуль столь не занялася. А тады кіну—  
ліся ў вокны. Але хату яшчэ абстрэльвалі, то некоторых  
так і паклалі пад тым акном, але астатнія ўцяклі. А пар—  
тыйныя выйшлі на гэтym найлепш, бо, прадчуваючы лі—  
ха, пахаваліся, хто ў пограб, хто дзе. Як начало гарэць,  
то тыя ж не пільнавалі дакладна кожнага падворка, толькі  
запальвалі і ішлі далей. Дык схаваныя былі блізка дабыт—  
ку і яшчэ мелі час павыпускаць яго.

Казалі людзі, што камендант Кавальскі быў у гэтай  
бандзе, але я яго на свае вочы не бачыў.

**Запісаў Мікола ВАЙРАНЮК**

„Ніва”, 29.10.1995

## Пілігрымка асірацелых

Трэцяя ўжо пілігрымка ў Пухалы–Старэ і Кліхі (гміна Браньск) закончылася высвячэннем крыжа на бельскіх вайсковых могілках. Паездку, як і дзве папярэднія, арганізаваў Камітэт памардаваных сем'яў — родныя 29 вазакоў, жыхароў падляшкіх вёсак Лазіцы, Арэшкава, Пасечнікі–Вялікія, Ягаднікі, Махнатае, Збуч, Чыжы, Падрэчаны, Ракавічы, Крывая, Залешаны, якіх у канцы студзеня 1946 года памардаваў у лесе непадалёк вёскі Пухалы–Старэ атрад НЗВ (*Narodowego Zjednoczenia Wojskowego*).

Субота, 28 кастрычніка. Аўтобус запоўнены да апошняга месца.

— Папярэднім разам было нас больш, — кажа мой сусед, пажылы мужчына. Пераважаюць пенсіянеркі, усе на выгляд вясковыя кабеты. Руکі іх запоўнены белымі і ружовымі хрызантэмамі.

— *Kiedy policja, — голос бярэ адзін з арганізатораў, — zechce was przesłuchać, nie bójcie się. To dla dobra sprawy.*

Інфармуе ён таксама пра бягучыя праблемы Камітэта. У канцы жніўня 1995 г. радныя Бельска–Падляшскага далі дазвол на перапахаванне іх родных на ваенныя могілкі. Цяпер трэба многа энергіі, каб завяршыць справу. Зараз усіх сведкаў дапытвае мясцовая паліцыя.

— Ёсьць надзея, што ўсё будзе па нашай думцы, — разважае старэйшая жанчына. — А так ездзіць далёка і дорага. А тут, як бачыце, усе амаль хворыя пенсіянеры.

— І добра было б, каб гэту экспумацию за дзяржаўныя грошы зрабілі. Што мы самі зваюем, як у нас усяго па дзвесце злотаў рэнты, — наракаюць падарожнікі. Пазней таксама бачу як цяжка выдаць ім ста тысяч злотых (старых) за дарогу...

Аўтобус спыняецца ў Красным Сяле. Пілігрымку папаўняюць тры кабеты. Муж адной з іх просіць усіх на абед: „Адвязіце нам кабеты і пасядзім сабе троху разам. Ужо ўсё нагатаванае, сталы расстаўлены”, — прыпрашае ветліва гаспадар.



Паніхіда па загінуўшых фурманах

Атмасфера ў аўтобусе становіцца сямейнай. Мужчыны ўступаюць месцы дасеўшымся жанчынам, малодшыя хлопцы — старэйшым дзядзькам. Нейкая цётка частуе ўсіх цукеркамі, іншая шакаладам. Нас, журналістаў (разам са мной быў і Юрка Ляшчынскі), частуюць як нікога. Пытаюся свайго субяседніка пра яго сям'ю. Далей плынуць успаміны:

— Гэта было троху награнэ, — разважае Ежы Кендысь родам з Лазіцаў. У час гэтых трагічных падзеяў яму было 11 гадоў. — Наехалі ў нашу вёску 26 студзеня, у сем гадзін вечара. Я яшчэ па двары бегаў. Найперш то сабакі ўсе разбрахаліся. Зараз жа бачу, як ідуць па вуліцы вайскоўцы з вінтоўкамі. Крычаць да нас: „*Do domu gówniarze*”. Гляджу я, а тут уся вёска войскам абстаўлена. То я да бацькі падбег і пытаюся, у чым тут справа. Бацька ў размову са мной не ўступаў, толькі пагнаў мяне ў хату. Хату занялі недзе а дзвевятай. Ва ўсёй вёсцы так было. Лазіцы — гэта невялічкая вёска, 13 хат. У кожнай такой хаце начавала 13–15 вайскоўцаў. У гэты вечар яны адразу спаць кінуліся, у віратцы, не вячэралі. Як селядцы ляжалі. Тады то і дзіця адным малатком іх магло б паза-

біваць. Хто ж ведаў якія ў іх планы? На другі дзень у вёсцы быў вялікі зрух. „Сваіх” вазакоў адправілі дахаты, а на іх месца паставілі тых, што прыехалі з нашых вёсак, быццам па дровы для гміны. Пазней рыхтаваліся ў дарогу. Многія з іх яшчэ спалі. У гэты дзень павыганялі ўсіх сяменінікаў з хаты. Я выпадкова застаўся ў хаце, бо схаваўся на печцы.

Адзін з тых, што занялі нашу хату, ездзіў разведацца ў Гайнайку. Там быў рускі транспарт. Доўга гадалі, што рабіць, аж урэшце сцвердзілі, што „*jakoś tam sobie poradzić*”. Тады таксама я падслухаў, як адзін з іх, можа 19-гадовы хлапчук, расплакаўся: „*Zabijscie mnie lepiej, ja już z wami dalej nie pójdę*”. І яго пусцілі. Сярод гэтай банды было многа маладых, стройных хлапцоў. Адны былі апранутыя ў мундзіры і шапкі–канфедэраткі, іншыя звычайна, па–цывільному.

Лазіцы пакінулі 28 студзеня, недзе ў тры гадзіны пасля абеду. Разам узялі і нашага тата. Было яму тады 38 гадоў. А па дарозе ў Арэшкава ўзялі і дзядзьку, брата бацькі. Ішоў ён з дубальтоўкай з Арэшкава, падляснічым быў. Дзядзька не ведаў, што нашага тата ўзялі, але яму сказаў, што як будзе ўцякаць, то ўсю сям'ю расстряляюць. Дзядзька аднак уцёк, за Гайнайкай ужо, пасля перастрэлкі з саветамі. Так склалася, што везлі яго разам з параненымі палякамі. І вартаўнікі пабеглі ў хату па пярыну, каб раненых прыкрыць. Пры фурманцы адзін астаўся, але і той штораз адбягаў туды–сюды пагрэцца. Люты мароз узяўся. Тады дзядзька выкарыстаў зручны момант і кінуўся на панадворак, хутка пабег за хату, за хлявы і за стадолу. Так і азалеў. Меў шчасце, брамка была якраз адкрыта.

— Кліхі ўжо, — ажывіліся падарожнікі. Тут пілігрымаў сустракае консул Беларусі Ігар Хадасевіч. На могільніку шмат мясцовых. Парадкуюць магілы сваіх родных. За два дні свята памерлых. Уражваюць некаторыя прозвішчы на каталіцкіх крыжах: Васілюк, Ільяшук, Давідзюк.

Нашая група выклікае цікавасць. Людзі прыбліжаюцца, але захоўваюць бяспечную адлегласць.

— Ці ведаецце, чыя там магіла? — пытаюся ў 15-гадовых юнакоў, якіх смешыць праваслаўная багаслужба.

— Mówią, że ruskie tu leżą, — адказваюць, не здзіўляючыся занадта. Якраз ідзе служба на царкоўнаславянскай мове.

— А вунь нашыя, таксама ў той час пабітыя, — паказваюць старэйшыя палякі магілу акаўцаў, якія размясціліся паралельна, праз два рады магіл, за вазакамі. Абедзве магілы прыбрали дзеткі з пачатковай школы.

— Як я цябе шкадавала, як любіла, а ты мяне асіраціў, і дзеткі нашыя пакінуў. Ой Божанькі, Божа! Божа! — пачуліся хаутурныя галашэнні старэнкай бабулі. Услед за ёй началі плакаць усе кабеты. Нават мясцовыя падышлі да магілы і перахрысціліся. Спачувалі.

— Нас шасцёра было, — успамінае брат Валодзі Кота з Махнатага, — а ён найстарэйши. Саветы хацелі ўзяць яго на фронт, але тады брат выкруціўся, сказаў што ён паляк і яго адпусцілі. За немца то яго намаўлялі, каб кароў у Нямеччыну гнаў. Адмовіўся. У Лазіцы па загадзе паехаў. Як прапаў, то думалі, што можа ў Сібір вывезлі. Пасля двух дзён гарэла Краснае Сяло. З нашай вёскі добра было відаць пажарышча. Ніхто аднак не спалучаў гэтага са знікненнем Валодзі. Валодзю Коту з Махнатага было тады дзесятніцацца гадоў.

Пухалы-Старэ. Дзвесце метраў за вёскай лес, а там дрэва з выразаным маленькім крыжыкам. Тут таксама айцец Феадосій службыць паніхіду. Паломнікі забіраюць свечкі, каб не загарэўся лес. Пераходзяць у другое месца, на ўзгорак.

А бабуля Настасся Фашчэўская і тут галосіць. Цалуе дрэва з крыжыкам.

— Гэтае месца мне ў сне прыдалося. Яшчэ тады, як іх забралі. Ой, Божачкі! Што я тады мелася! Не ела, не спала, з галавы валасы павылазілі. Як не свая хадзіла,

плакала. І тады муж мне прысніўся. Уваходзіць у хату, памаладзелы, як з вянца. Я ад радасці слова не магу прамовіць. А ён замест са мной прывітацца, адразу ідзе да печкі пагрэцца. А пазней мне кажа: „Не плач, дарагая, я ўжо не пакутую. А ты цяпер глядзі дзяцей”. І пайшоў недзе ў імглу. Пазней яшчэ пачула голас, што шукаць трэба ў лесе, дзе на дрэве крыжык будзе выразаны. Пазней праз пяць гадоў я ўжо ведала, што з ім зрабілі. Сказаў мне настаўнік з нашых бакоў, які там, у Кліхах, працеваў. Быў там, калі раскапалі магілу. Я нікому не гаварыла, бо і сама не магла зразумець усяго гэтага. Настаўніка, што сказаў мне страшную навіну, сустрэла як у сне, на чыгуначнай станцыі ў Рыгораўцах. Не ведаю, чаму я туды пайшла. А ён, відаць, паշкадаваў мяне такую няшчасную. Відаць, Бог даў нам там сустрэцца.

Лукаш Фашчэўскі з Краснага Сяла загінуў на 37-м годзе жыцця. Асіраціў дзве дачушки і 32-гадовую жонку.

На ўзорку, метраў дзвесце ад крыжыка ў лесе, так сама знаходзіцца месца пакуты. У час перадапошняй пілігрымкі адкапалі там косці. Там таксама такі, як у лесе, крыжык. Навокал трохгадовыя сасонкі. Відаць, што месца гэтае міналі грыбнікі, бо ўсюды поўна прымерзлых апенек. Зараз ніхто не з'явіўся з вёскі. За стадоламі відаць толькі зацікаўленых дзяцей.

— Тут іх у зямлянкі загналі і пастралялі. Нават не зачапалі як людзей, толькі голлем накрылі. Пазней ваўкі іх целы расцягвалі, — расказвае старэнкі дзядзька.

Марыя Скепка, тады Шуецкая, успамінае:

— Тата яшчэ па дарозе ў Лазіцы заехаў да нашай сястры і пакінуў ёй сякеру. Пазней, як ужо з атрадам вяртаўся праз Арэшкава, то я з ім апошні раз сустрэлася. Суседка прыбегла і кажа, што бацька там разам і хлеба просіць. Мама адкроілі мне паўбуханкі хлеба і паслалі мяне перадаць татку. Тата мяне пабачылі, уцешыліся. І тады гэтыя бандыты пачалі мяне біць прыкладамі, па галаве, па спіне. Татку таксама білі. Пазней многа га-

доў гаравалі. Не было ў што апрануцца, абуцца. Як адна абула чаравікі, то другая чакала, калі тая прыйдзе і чаравікі скіне. Маме ўсё гэта адбілася на здароўі. Бывала, што розум адымала. Бегала і вішчэла па лесе ад гэтага гора.

Ян Шуецкі з Арэшкава асіраціў сямёра дзяцей.

— І ведаце, мая дачка цяпер тут замужам, недалёка гэтых Пухалаў. Пайшла за паляка, хаця ўсе мае дзецы ведаюць гэтага гісторыю, — закончыла расказ Марыя Скепка.

\* \* \*

На ваенным могільніку ў Бельску-Падляшскім стаіць новы крыж з таблічкай:

**Ś. P. Zamordowanych**  
**29 mieszkańców**  
**(Furmanów)**  
**b. pow. Bielsk Podlaski**  
**31.1.1946 r.**  
**w lesie k. wsi Puchały Stare.**  
**Cześć ich pamięci!**

**Ганна КАНДРАЦЮК**

„Ніва” № 47, 19.11.1995

## Нам трэба спяшацца

У аддаленым на два кілометры Спешыне чулі, як мардавалі фурманоў у пухалаўскім лесе. Адгалоскі злачынства разносіліся жахлівым рэхам па наваколлі. Праўда-падобна ашчаджалі патроны. Забівалі ломам у галаву або штыком у жывот. Магілы таксама не выкапалі, ма-роз стаяў люты тады. Раструшчаныя целы кідалі ў гато-выя ямы з-пад бульбы. Пазней мясцовыя людзі бачылі, як лісы па лесе чалавечыя чэрапы валачылі.

Такі жахлівы расказ пачулі ўдзельнікі чарговай пілігрымкі ў Пухалы-Старэ і Кліхі. Ад трагічных здарэнняў у 1946 годзе ў лесе непадалёк Пухал-Старых, у Зале-

шанах, Вульцы–Выганоўскай, Занях, Шпаках, мінула больш за паўвека. Час падлячыў раны, дазволіў сказаць пра жорсткую праўду. 26 студзеня г.г. у Бельску–Падляшскім зноў сустрэліся родныя, сваякі ахвяр з 1946 года. Найбольш народу пабывала на паніхідзе ва Уваск–рэсенскай царкве. Разам з сем'ямі памардаваных маліліся многія прыхаджане. Айцец Георгій Такарэўскі за вяршыў сваю прамову словамі:

— Нам трэба памятаць пра гэту трагедыю, каб у будучыні такое ніколі ўжо не паўтарылася.

Святар асвяціў таксама мемарыяльныя дошкі, якія памяцілі на крыжах у Пухалах–Старых, Кліхах і бельскіх вайсковых могілках.

### **Не трэба палітыкі**

Побач крыжа на бельскіх ваенных могілках сабралаася таксама нямана народу. Публіка была аднак не тая, што ў царкве. З вянкамі прыйшлі былыя працаўнікі міліцыі, бяспекі, дэлегаты ZBoWiD — ветэранская арганізацыя. Присутнічалі таксама паслы беластоцкай зямлі — Сяргей Плева і Станіслаў Малішэўскі.

— Są wśród nas posłowie. Nie będę wymieniał jacy, — прывітаў гэтых гасцей у атмасферы ананімнасці арганізатор.

— Można powiedzieć, — упомніўся пасол Сяргей Плева.

Другі пасол хутка развітаўся з публікай, апраўдаючыся мнóstvam працы.

— Справу грамадскага камітэта я прадставіў ужо месяц таму Акруговай камісіі па даследаванні злачынстваў над польскім народам (OKBZNP), — сказаў пасол Плева.

На дапамогу гэтага палітыка спадзяюцца многія члены камітэта. Але і ёсць іншыя меркаванні.

— Мне то здаецца, што не трэба запрашаць нам палітыкаў і паліцыянтаў, — сказаў жыхар падбелльскай вёскі (таксама схаваўшыся ў ананімнасці).

— Каб не закрашваць нашай трагедыі палітыкай. Памардаваныя звычайнімі людзьмі былі, сялянамі. Загінулі, бо так хацела нейкая дзікая хеўра. Зрабілі на каца-

паў паляванне і пабілі. А зараз пачнуць гаварыць, што за камуністычныя сімпаты ўх пакаралі.

— Не трэба палітыкі, не трэба, — ціха паўтаралі і іншыя вяскоўцы.

— Бо што то будзе, як улада зноў зменіцца? — дадаў прыхільнік ананімнага і апалітычнага становішча.

### У дарозе

На месцы забойства, людзі рассказваюць пра сваіх братоў, бацькоў, мужоў. Спадарыня Вера Макарэвіч прыехала з Беластока. Сама яна родам з Пасечнік-Вялікіх. Сярод забітых вазакоў быў яе брат Алёша.

— Тады было яму 16 гадоў. Унахы на забаве ў Арэшкаве яшчэ гуляў. Раніцай паехаў у Лазіцы па дровы для школы. З іх вёскі адзін вазак вярнуўся аж з Пухалаў-Старых. Ацалеў, бо католікам прыкінуўся. Побач кожнага касцёла шапку знімаў і хрысціўся па-каталіцку. Ён расказаў сям'і Галёнкаў (спадарыня Макарэвіч з роду Галёнкаў) пра трагедыю ў пухалаўскім лесе. Пазней спадарыня Вера ездзіла ў Пухалаў-Старыя, людзей распытаўала. Зайшла ў адну хату, дзе пасля малацьбы абедалі. Але там маўчалі. У іншай хаце адправілі яе ў Кліхі. На моргільніку адшукала магілу. Мясцовыя людзі падказалі, што там спачываюць вазакі з ваколіц Гайнаўкі і Бельска.

— Наш Алёшка такі спакойны, добры быў, — пачынае плакаць жанчына. — Выконваў загады, бо людзям верыў. І такая смерць яго сустрэла.

Захаваць памяць, экспумаваць астанкі і перавезці іх з Кліх у Бельск-Падляшскі — такую мэту ставяць сабе аў'яднанія ў грамадскім камітэце сем'і памардаваных ахвяр. Пра поспехі камітэта гаварыць яшчэ рана. Гэтаму спрыяле бяссілле і страх. Нават найбольш заангажаваныя члены камітэта выступаюць ананімна. Як агню бацца мікрофонаў, відэакамеры, здымкаў.

— Бо яшчэ прыйдуць і заб'юць, падпаляць, — аргументуюць яны.

— Па Бельску ходзяць яшчэ тыя бандыты, — дадаюць,

— ананімныя лісты з пагрозамі нам дасылаюць.

Усё ж многа змянілася ў свядомасці членаў камітэта.

Два гады таму людзі яшчэ больш баяліся. Паказваюць мне спісак з подпісамі сем'яў ахвяр. Уражвае гэты акт смеласці. Пераважае там почырк малапісьменных людзей. Сярод заангажаваных членаў не відаць мала-дых, адукаваных людзей.

— Бывае, што і не вераць нашы ўнуکі, калі ім пра гэтае гора расказваеш, — жаліцца адна бабуля.

Усё ж такі знаходзяцца адважныя людзі. Як правіла, выступаюць яны ў групе. Жыхары Чыжоў — Сцяпан Які-мюк, Міхал Тарасюк, Любка Гаўрылюк, Любка Конах выступілі перад камерай тэлебачання. Ад іх даведаліся журналісты (традыцыйна прысутнічалі толькі беларускія рэдакцыі) пра меркаванні наконт маруднай справы экспу-мацы і перапахавання ў Бельск.

— Гэта ж сорам, каб дзяржава нам не дапамагла. Шкада ім грошай збіць скрынку і перавезці косці.

— Прадалі б нашых коней, што ад фурманоў пазабіралі. Былі б грошы на перапахаванне. Коні ў палітыку ж не гулялі.

— Як пра Катынь, то гавораць, а нас і слухаць не хочуць.

Падобным выказванням не было канца. Ніхто не ўспомніў, што самым непрыхільнікам здзяйснення мэты з'яўляецца ананімнасць, недахоп настойлівасці, унутраныя канфлікты паміж членамі камітэта.

— Нам трэба спяшацца. Перавезці косці, помнік паставіць, — плачуць бабулі. — Бо памрэм і памяць па ўсім загіне.

**Ганна КАНДРАЦЮК**

„Ніва” № 6, 9.02.1997

## **Хрысціянскіх паховін чакалі паўстагоддзя**

У 1951 годзе на рымска-каталіцкі могільнік у Кліхах прывезлі іх ноччу. Тры драўляныя скрыні касцей, збуцвелай вонраткі, абутку. Гэта тое, што адкапалі на мес-

цы пакутніцкай смерці ў лесе за вёскай Пухалы-Старэ. Закопвалі толькі тыя, што эксгумавалі, без лішніх сведак, без святара. Помнік паставілі дваццаць гадоў пазней. Памяцілі на ім загадкавую пліту: *Tu spoczywa 25 osób mordu reakcyjnego podziemia mieszkańców okolicznych wsi. Cześć ich pamięci!* Ніякіх прозвішчаў.

Раніцай 23 ліпеня гэтага года пад'ехаў на могілкі ў Кліхі, у суправаджэнні паліцыі, рад машын. Прывезлі з сабою труны. Пасля трох гадоў старанняў нарэшце Грамадскі камітэт сем'яў закатаваных вазакоў атрымаў з пракуратуры згоду на перавоз астанкаў блізкіх на вайсковыя могілкі ў Бельску.

Эксгумацыю праводзіць Гарадское прадпрыемства камунальнай гаспадаркі з Бельска і самі сямейнікі забітых. Разбіраюць помнік, раскручваюць металічны плот. Зышодзяцца мясцовыя, непакояцца, хто будзе засыпваць ямы, хто прыбярэ друз.

— Пакінем пасля сябе ідэальны парадак, — супакоіваюць прыезджыя, — пра ўсё мы паведамілі ксяндзу і касцельнаму.

— *O, тут ляжаць мае бацька і брат, — паказвае суседнія магілы немалады жыхар Кліхаў.* — Якраз звальніеца месца і для мяне.

Зямля пасля дажджоў сырая. Гліна клеіцца да рыдлёвак. На дне выемкі паяўляеца вада. У балоце, крыху глыбей метра, знаходзяць першыя косці. Становіцца ціха. Выкладаюць іх на цэлафанавыя мяшкі. Лекар Тадэ-



Астанкі сабралі ў тры труны. Памаліўся над імі а. Яўген Неліпінскі

уш Юзвік сартуе: гэта косці сцягна, гэта лыткі, гэта руکі. Паводле іх будзе можна палічыць, колькі асоб захавалі ў магіле. Меншыя косці, як рэбры ці пазванкі, кладуцца асобна.

Людзей найбольш хвалююць чэрапы. Аднак, без лабараторных доследаў ужо амаль немагчыма ідэнтыфікаваць асоб. Ніводзін чэрап не захаваўся цэлым. У многіх відаць дзіры ад куль. Многія праламаныя ў некалькіх месцах або зусім раструшчаныя.

— Цяпер цяжка пазнаць, каторыя праломы былі прычынай смерці, а каторыя ўзніклі ў час першай экспедыцыі, — кажа доктар. — Але з вялікім праудападабенствам можна сцвердзіць, што забівалі іх у разны спосаб, стрэламі з пісталета і ўдарамі цяжкім предметам па галаве.

У адным чэрапе знайшлі цвік і два камяні. Як яны там апынуліся, невядома.

З-пад вялікай бетоннай пліты пасярэдзіне магілы, якой не змаглі рушыць нават адбойным малатком, сталі выцягваць разныя прадметы: кусок пояса з пражкай, запальнічку з гільзы патрона, абутик.

— У такіх пасталах з гумовай шыны хадзілі чыжаўцы, — кажа Васіль Якімюк з Падрэчан. — У майго бацькі былі сшытыя ім самім галёшы. Як яго забралі было мне два наццаць гадоў, але я гэтыя галёшы пазнаю і праз сто год. Калі дасталі кавалак тонкай гумы, Васіль Якімюк пазнаў у іх халавы галёшаў: — Дзесь тут павінна быць яшчэ падэшва.

І сапрауды, неўзабаве выцягнулі кавалак тоўстай гумы, які дакладна пасаваў на падэшву.

— Мой дзед быў падафіцэрам у войску Пілсудскага, — кажа ўнук Хведара Якімюка, — але гэтым нічога гэта не значыла.

Абутик Аляксандра Максімюка са Збуча пазнае дачка:

— Мой бацька насіў валёнкі, якія абкручваў такімі скураннымі халавамі.

Гэтыя халавы захаваліся.

\* \* \*

Колькі застаетца з чалавека пасля пяцідзесяці гадоў знаходжання ў зямлі? Невялікая кучка касцей рук, ног, рэбраў, пазванкоў, чэрап (найбольш трывалымі пасля смерці аказваюцца зубы). Астанкі трывалыя забітых „Бурым” вазакоў памяцціліся ў трох трунах.

Доктар Тадэуш Юзвік сцвердзіў, што ў магіле ў Кліхах знаходзіліся астанкі дваццаці пяці чалавек напэўна. А вельмі праудападобна, што і дваццаці сямі. Няпэўнасць бярэцца адтуль, што шкілеты былі некамплектныя. Адразу ідэнтыфікаваць удалося толькі аднаго, Васіля Бялецкага са Збуча, па крывой косці хворай нагі. Хадзіў ён на кастылях.

— *Бедны, — уздыхае са слязымі ў вачах сваячка, — прыжыцці мучыўся і смерць меў пакутніцкую.*

Каля Пухалаў знайшлі яшчэ косці трох асоб. Такім чынам, лічба забітых вазакоў вырасла з дваццаці дзесяці да трывалы. Трывацьцем быў Рыгор Грыгарук з Вулькі-Выгданоўскай. Узялі яго на месца фирмана, які, карыстаючыся пажарам вёскі і замяшаннем, уцёк. На перапахаванне прыехала сястра Анна Беляк з мужам і дачкою аж з Торуні.

— *Мама, бедныя, усё верылі, што Грыша жывы, — плача сястра, — усё дажыдалі.*

— *Нашай маме сны сніліся, — кажа сястра шаснаццацігадовага Алёшкі Галёнкі, — што ён дзесь живе, што дзесь у Рasei, у Баку. Так і не дачакалі.*

Людзі хапаліся за крышынкі надзеі. Хадзілі да варажбітоў. Анастасія Хвашчэўская з Краснага Сяла чула стук у дзвірье:

— *То ён, бедны, прыходзіў, мой муж. Такі добры быў... / за што яго...*

\* \* \*


Хрысціянскага пахавання чакалі яны больш за пяцідзесят гадоў. 25 ліпеня ў бельскай Свята-Міхайлаўскай царкве літургію і надгробнае адпяванне ўзначаліў архіепіскап Сава.

— Ніхто не мае права забіраць другому чалавеку да-  
дзенае Богам жыццё, — сказаў у пропаведзі ўладыка. —  
А тут так лята закатаваны былі, мы мусім гэта выразна  
сказаць, ні ў чым невінаватыя людзі.

**Мікола ВАЎРАНЮК**

„Ніва” № 32, 10.08.1997

## Вырваліся з кіпцюроў смерці



У Бельску, на магіле беларускіх ся-  
лян забітых „Бурым”, з каstryчніка  
мінулага года стаіць помнік. На дош-  
цы трывцаць прозвішчаў.

— Усе яны ехалі са мною, — дроб-  
ны, хударлявы **Уладзімір Култэль**  
прыкурвае чарговую сігарэту. Пускае  
дым кольцам. — Тааак, мне пашчас-  
ціла.

\* \* \*

Студзень 1946 года быў марозны,  
але бясснежны. Колы жалезнікоў грукацелі па замерз-  
лай грудзе. Мужчыны ў кажухах падганялі коней, каб за-  
кароткі зімовы дзень управіцца ў лесе і да вечара вярнуц-  
ца дадому. Гаспадары з Арлянскай гміны ехалі па загадзе



войта па дровы для школы ў Орлі. Ся-  
ляне з прыпушчанскіх вёсак — сабе.

— Каля Лазіцаў стаяў вартавы  
ў мундзіры, — успамінае **Хведар**  
**Кендысі** з Ягаднік. — Староеполь-  
скае войска, бо арол з каронай, пры-  
кмеціў сусед. Я ў войску не служыў, то  
мне было ўсё роўна, з каронай ці без.  
Мінулі мы яго і ўязджаем у вёску.  
Другі салдат загадвае нам павароч-  
ваць з вуліцы налева, заязджаць на  
падворак. А за намі ўсё новыя заязджаюць. Да поўдня  
ў вёсцы было поўна людзей.

— У мяне быў воз прыстасаваны да вывазкі дрэва, без гнайнёў, — рассказае **Мікалай Федарук**, — а ім былі патрэбныя такія, каб пакласці туды салому, прыхаваць стрэльбы і самім выгадна ехаць. І коні добрыя. На вазакоў не глядзелі, стары ці малады, кожны падыходзіў. Узялі і мяне, пасадзілі на чужую фурманку, за чужым канём. Адазваца не можна было. Я паспрабаваў пажартаваць, то афіцэр схапіўся за кабуру, выцягнуў пісталет і мне жартаў адхадзелася.

Войска падзяліла сабраных мужчын на дзве групы: тых, якія павінны былі ехаць абозам і тых, якіх пакідалі ў Лазіцы. Мікалаю Федаруку ўдалося адлучыцца ад першай групы і ўмяшацца ў другую. Бачыў гэта той афіцэр. Федарук памяняўся шапкамі з адным дзядзькам. Так замаскаваны забег у найбліжэйшую хату. Яе гаспадара таксама ўжо ўзялі. У хаце засталася адно старая баба.

— Яна мяне паспрабавала выпіхнуць з хаты, але я ўпёрся і шмыгнуў пад печ. Сядзеў там пакуль не пачуў як па вясковай вуліцы загрукацелі колы. Адседзеў яшчэ трохі і вылез з—пад печы. Тым, хто застаўся ў вёсцы, забаранілі пакідаць яе да вечара. Калі людзі пачалі раз'язджацца, пæхаў і я. На сваіх калёсах, са сваім канём.

\* \* \*

Хведар Кендысь павёз войска ў Гайнаўку:

— Наперадзе скакаў, на забраным аднаму гаспадару жарабцы, афіцэр. Мусіць „Буры”. Каля Арэшкава спілаві тэлеграфны слуп і затрымалі паравоз з Чаромхі. Штосьці пагаварылі адпусціці яго. Заехалі мы ў Гайнаўку ад Юдзянкі. Я ехаў спераду, то спыніўся аж пад пераездам на пуці ў Белавежу. Там тыя салдаты пасаскоквалі з калёсаў і пабеглі па рэйках у бок станцыі. Са мною за-



стаўся малады салдацік. Не больш яму было як семнаццаць. Калі мы пачулі стральбу, ён не вытрываў і таксама пабег туды. Загадаўшы мне чакаць яго. Ага, думаю сабе, якраз я цябе тут пачакаю. І па кані! Мне ж у Гайнаўцы кожная вулічка знаёмая. Забіўся я ў глухі завулак, торбу каню на мыйзу і стаю. Каля мяне хадзілі якісь людзі, але ні я да іх, ні яны да мяне нічога не мелі, у кожнага ж свае справы.

Хведар Кендысь чуў, як жаўнеры беглі назад, як штосьці крычалі, як стукаў капытамі той жарабец пад афіцэрам. Дадому падаўся, калі грукат колаў адкаціўся за лес.

— Там маёй магілы няма, — уздыхае, — а была б.

\* \* \*

Частка атрада, якую вёз Уладзімір Куптэль, спаліла Вульку-Выганоўскую.

— Ехалі мы палявымі дарогамі, абмінаючы галоўныя тракты, усё бягом, бягом. Усю ноч. Коні ўзмыліліся. Трэба было стаць на адпачынак. На досвітку затрымаліся ў Красным Сяле. Раз'ехаліся па некалькі падвод па падворках. Далі коням есці і самі селі ў клуні штось перакусіць. З таго, што мы ўзялі з дому ў лес, ніхто нічога не крахнуў. Не было калі. А ехалі ж мы адбіраць дровы, то да скваркі была і чарка. Але толькі расклаліся на таку, як раздаецца загад: „Падымацца!” Збріаемся ў дарогу. Я загарнуў наш сняданак у жупіцу і кінуў у воз. Нашы коні аднак не паспелі перадыхнуць. Бачылі гэта і вайскоўцы. Усіх са слабымі конымі пакінулі, а за нас паехалі людзі з Краснага Сяла. Як гляджу на дошку на помніку, то бачу, што ніхто з іх не вярнуўся.

Калі войска пакінула Краснае Сяло, Уладзімір Куптэль з суседзямі, адчакаўшы і напаіўшы коней, падаліся ў адваротным напрамку. Ехалі лесам, палямі, каб не напароцца на іншыя групы з таго атрада. Урэшце адважыліся пад'ехаць бліжэй вёскі. Напатканая жанчына сказала, што гэта Пашкоўшчына. Пачулі палёгку. Былі блізка дому.

— У мяне швагер жыў у Кашалях, — расказвае Ула-

дзімір Куптэль. — Заехалі мы да яго, я развінуў жупіцу з нашым недаедзеным сняданкам. З'елі мы, выпілі і надвячоркам падаліся дадому. З правага боку ўбачылі дым. Гарэла якаясь вёска. Гэта былі Залешаны.

**Мікола ВАЎРАНЮК**

„Ніва” № 10, 9.03.2003

## ВІЛЮКІ — МАЦКЕВІЧЫ

### Забірайся ў Расію...

— У маі 1945 года вайсковыя Армii Краёвай, якімі камандаваў Зыгмунт Шэндзеляж „Лупашка”, акружылі Вілюкі і нашы панадворкі (жыхароў Мацкевічоў — афіц.: Доўгі Брод). Сабралі ўсіх нас пасярэдзіне вёскі і пасля дали загад падпаліць нашы дамы. Толькі некалькі хатаў асталіся цэлымі пасля пажару. Усе іншыя будынкі згарэлі, — кажа **Васіль Хмаро** з Мацкевічоў, які перажыў пасляваеннную трагедыю.



Вясной 1942 года нямецкія акупацыйныя ўлады загадалі ўсім жыхарам Мацкевічоў перасяліцца ў Вілюкі. Гаспадары з Мацкевічоў разам з жыдоўскімі работнікамі хутка разабралі свае дамы і гаспадарчыя будынкі і пачалі будавацца побач Вілюкоў. Немцы апасаліся, што жыхары пушчанская вёскі будуць памагаць партызанам, якія стаялі ў Белавежскай пушчы. Калі жыхары Мацкевічоў вярнуліся пасля спалення іх дамоў на месца, дзе была іх родная вёска, мусілі будавацца з нуля. Гаспадары Вілюкоў таксама мусілі адбудоўвацца ад падстаў, жывучы ў вельмі цяжкіх умовах.

— Якраз мы селі вячэраць. Увайшоў у нашу хату чала-век у вайсковай форме і загадаў ісці на лінейку, у час якой меў выступаць іх камандзір. На вясковую сустрэчу

пайшлі са мной мама, дзве сястры і пляменніца. Калі мы прыйшлі на спатканне, людзі сядзелі на вуліцы і побач яе. Камандзір распытваў, хто страляў у напрамку іх жаў-нераў, якія раней праходзілі побач нашых сядзібаў. Аднак ніхто не прызнаваўся, што ў напрамку лесу стралялі нашы хлопцы дзеля гульні, — успамінае Васіль Хмара. — Калі вясковая жанчына на мясцовай гаворцы стала прасіць палякаў, каб памілавалі нас і адпусцілі дамоў, вайсковы закрычаў: „Што, пражыла дваццаць гадоў у Польшчы і не ўмееш гаварыць на польскай мове”! Жаўнеры кричалі: „Бярыце свае тлумокі і выязджайце да мацеры Рaciі”. Жанчыны началі плакаць і прасіць памілавання. Пасля камандзір крикнуў, што наша вёска будзе спалена і загадаў вайсковым падпальваць хаты.

Сярод сабраных пасярэдзіне вёскі былі ўсе жыхары Вілюкоў і Мацкевічоў. Было там многа жанчын і старэйшых людзей. Расхваляваныя людзі сталі плакаць і прасіць адмяніць загад спалення вёски.

— Добра памятаю, што трагедыя здарылася ноччу з 10 на 11 мая 1945 года. Спачатку вайсковыя кричалі што расстраляюць нас. Прывялі і палажылі перад сабранымі некалькіх мужчын, рукі якіх былі звязаны за плячыма. Жаўнеры загадалі лежачым на зямлі называць свае прозвішчы. Калі адзін з мужчын сказаў, што ён Германюк, загадалі расстраляць яго, — гаворыць Аляксей Саевіч.

Сярод акруженых вайсковымі жыхароў Вілюкоў і Мацкевічоў было многа дзяцей і моладзі.

— Мне было чатыроццаць гадоў, калі я сядзеў пасярэдзіне Вілюкоў і разам з многімі людзьмі чакаў рапшэння жаўнераў, якія акружылі нашы вёскі. Са мной былі ўсе сямейнікі. Сабраныя людзі баяліся адзывацца. Думалі, што будуць забіваць і былі вельмі спалочаныя, — кажа **Ян Вапа** з Мацкевічоў.



Асобы, што былі апрануты ў вайсковую вопратку, узялі некаторы вясковы дабытак з сабой і таму загадалі падрыхтаваць коней і вазы.

— Вайсковыя загадалі прывесці каня, паказваючы на наш панадворак. Спачатку я не хацеў прызывацца, што жыву наўскос ад месца дзе мы сядзелі. Пасля жанчыны настойвалі, каб я паступаў згодна з просьбай вайсковых, — з вялікім хваляваннем успамінае спадар Саевіч. — Калі я выйшаў перад сабраных, два разы мяне ўдарылі па твары і загадалі прывесці на ланцу гу каня. Ішоў за мной чалавек з аўтаматам і таму не было магчымасці ўцячы. Збралі маю пяцігадовую кабылу, а жарабя згарэла ў хляве. Пасля ўсім сабраным у вёсцы далі загад разысціся. Паведамілі, што будуць расстряляны тыя асобы, што будуць ратаваць свой дабытак.

Нягледзячы на пагрозу Аляксей Саевіч пабег на свой панадворак гасіць хату і хлявы.

— Калі я прыбег дамоў, гарэў хлеў і падалі з яго кроквы. Гарэў таксама дом спалучаны з хлявом. Не паспей я адчыніць дзвярэй ад хлява, як учуў крык вайсковага, які загадаў мне ўцякаць з панадворка. Спачатку я ледзь не абамлеў ад страху. Калі ачуняў, закрыўшы галаву кашуляй, каб валасы не загарэліся, пабег за вёску. Там спаткаў сваіх сямейнікаў, — гаворыць спадар Саевіч.

— Хаця загадалі бегчы за вёску, мы пабеглі пад нашу хату. У доме якраз завальваўся дах. Гарэлі хлеў і клуня. Паспелі яшчэ выпусціць каня і карову. У хаце ўсё згарэла, — кажа Ян Вапа.

Дамы і гаспадарчыя будынкі хутка гарэлі вялікім агнём і вайсковыя ад'ехалі ў лес. Гаспадары і іх сямейнікі паспрабавалі гасіць свае хаты, хлявы ці клуні. Аднак рэзультат такіх намаганняў быў мізэрны. Ад суседніх будынкаў загараліся нават непадпаленые будынкі.

— У хаце ўсё згарэла. Спачатку думалі, каб недзе кусок хлеба знайсці і крыху з'есці. Пасля паставілі ў Мацкевічах пуню, каб на галаву дождж не ліў. Трэба было доў-

га чакаць, каб атрымаць з лесу матэрыял на будову дома. Мы рашиліся перабудаваць старэнкую хату, а нам нога пазней пабудавалі новы дом. Гаспадарчыя будынкі трэба было будаваць таксама з нуля, — кажа Ян Вапа.

Уцалелі толькі некалькі хат гаспадароў з Вілюкоў і Мацкевічоў.

— Мама мая пачала прасіць вайсковага, каб не падпальваў нашай хаты. Той ударыў маму ў грудзі. Пасля аднак не падпаліў нашай хаты. Я як кот бегаў з водой па дому і гасіў салому на тых месцах, дзе запальвалася, бо вецер наносіў агонь з суседніх будынкаў. Так удалося ўратаваць хату, але хлеў і клуня згарэлі. Конь уцёк, а карова і свінні згарэлі, — успамінае Васіль Хмара. ◇

— У нас згарэла ўсё, а каня забралі. Пасля ўдалося мне знайсці яго ў Гайнайцы. Убачыў я каня на гайнайскім рынку. Пасля сваркі завёў яго ўласніка на міліцыю. Каня мне вярнулі, але не ўдалося дабіцца, ад каго ён трапіў да чалавека, ад якога я яго забраў, — тлумачыць Рыгор Кудэрскі з Вілюкоў, якому зараз за восемдзесят гадоў і, мабыць, з'яўляеца ён найстарэйшым сведкам трагічных падзей.

— Пасля трагічных здарэнняў вельмі цяжка было жыць. Мусіў я працеваць у полі і адбudoўвацца. Памагалі нам дзядзькі і сваякі. Першыя будынкі былі часовыя. Некаторыя спачатку будавалі зямлянкі, а пасля ставілі больш салідную забудову, — кажа Васіль Хмара. — Мінула крыху часу ад трагічных здарэнняў і мы даведаліся, што камандзірам атрада, які спаліў нашу вёску, быў афіцэр Армii Краёвай, якога называлі „Лупашкам”.

**Аляксей МАРОЗ**

„Ніва” № 28, 26.06.2005

## ЗАЛЕШАНЫ

### Трава забыцца

*Залешаны, 29 студзеня 1946*

У Залешаны я выбраўся 2 жніўня, у дзень святога Ільі-Парлока. У час жніва і сенакосу будзённым днём мала каго ў вёсцы застанеш. А Ілью на Беласточчыне беларусы святкуюць паўсюдна.

Дарожныя ўказальнікі на Залешаны на шашы Бельск — Кляшчэлі — два: налева і направа. Наш самаход паварочвае налева. Выбіраем добра: трапляем, так бы мовіць, у асноўныя Залешаны. Па другі бок шашы два прысёлкі: Залешаны—Сады і Залешаны—Равы.

— Я вам нічога не скажу, бо амаль нічога не памятаю,  
— кажа мне залешанскі солтыс Міхал Леанчук. — Мне было тады — колькі? — усяго чатыры гады.

Тым, хто выжыў, зараз ужо мусіць быць пад семдзесят.

Падыходзіць да нас яшчэ адзін гаспадар, Пётр Лукашук, зацікаўлены, мабыць, не надта ўжо частым госцем у сваёй вёсцы. Выцягваю з кішэні пачак папяросаў, а з сумкі свежыя „Нівы”. У Залешапах я усяго другі раз у жыцці, з нікім тут не знаёмы. Найважнейшае — каб паверылі, што свой. Мова, яна тут самая істотная.

Няшмат з кім тут паразмаўляеш. Старыя, што засталіся, альбо ўжо з ложка не ўстаюць, даходзяць, альбо розум у іх папсаваны. Трэба гаварыць з тымі, што на той час былі ў падлетках, мелі па чатырнаццаць—пятнаццаць гадоў.

— Завяду вас да Ніны Лемеш, — кажа солтыс. — Яна можа добра расказаць. І чалавек яе таксама, але ён у Гайнаўку збіраўся, і хіба ўжо паехаў.

Цётка Ніна (з дому — Сахарчук) пражыла ў Залешанах увесь свой век: выйшла замуж у сваёй вёсцы. Яна, як аказалася, адзін з тых пяці—шасці чалавек, што памятаюць і могуць расказаць. Яе не спужаў мой дыктафон, які я паставіў на столік—шрафку на кухні, не давяраючы занатоўкам уручную. Тон голасу, яго на паперы не

запішаш. Але нейк кампенсаваць можна. Так званымі літаратурнымі сродкамі, што—колечы гэта ні азначала б.

— Была зіма, аж тут ламочуць у дзверы, — пачала цётка Ніна. — Мы ўжо былі ляглі. Глянулі ў акно — якоесь войска. Ну, тады банды штораз то па вёсках хадзілі. Тата нашы шмыг пад печ, бо былі партыйныя. А яны, як толькі наехалі, цягаюць у кожную хату салому. То ж кожны мае пасцель, мае ўсютка, а яны цягаюць салому... Пананосілі тае саломы... Ну і паказваюць для нас — войско польське... Войско то войско, што тут скажаш?..

— Быў такі мой калега, Пеця, солтысаў сын... Солтыс таксама схаваўся, ён быў солтысам за саветаў. А яны з са-мага рання ўзялі тое дзіця і водзяць яго з сабою па цэлай вёсцы. А кругом вёскі паставілі страж — кругом, кругом... І хто ў вёску ўваходзіў, то ўжо заставаўся, ужо не выходзіў...

— Якась так сталася, што яны адварнуліся, і нашы тата кажуць маме: дай мне што адзецца. Бо яны ў кальсонах былі, а то ж зіма. Адзеліся і да хлява, шмыгнулі на вышкі, там схаваліся...

— А да нас якраз прыйшоў „Буры” (Рамуальд Райс, камандзір атрада — Я. М.). У нас была вялікая хата. Ён нас выгнаў (яшчэ дзве сястры малыя былі), ён нас на кухню павыпіхаў, а сам такі стол вялікі расцягнуў, круглы, на ім такую мапу страшную разлажыў, мы ўсё бачылі, бо праз шчыліну заглядалі...

— *То вы „Бурага” бачылі ў вочы?*

— А пэўна ж. Я і сёння яго б пазнала... Во, у Беластоку, кажуць, табліцу яму павесілі, што нібы яго мардавалі, а не думалі, колькі ён памардаваў... Ну і кажуць, каб ім снядане готоваць... Пайшлі па вёсцы, нацягнулі, там шынку, там тое, там сёе. Мама ім сталі есці варыць...

— А ў вёсцы ў нас быў такі Федзя, Сахарчук, трохі як бы не ў сваім разуме хлопец. А яны пайшлі туды авёс браць. А той бедны Федзя кажа, што аўса ў іх мала, вельмі мала... Узялі яго і адразу застрэлілі...

— Ну і тое... Нашы тата на вышках сядзяць... А з Суха-

вольцаў прыйшоў у вёску кравец, Зялінка, здаецца, а як яго імя — забыла...

— Ага, так: дзень ужо праходзіў, а яны пайшлі па вёсцы і выганяюць усіх з хатаў, заганяюць усіх у адну хату...

— *Ці памятаеце, чыя то была хата?*

— Памятаю, Сахарчука Дымітра... Дымітра і Уладзіміра, хата была вялікая, на дзве палавіны. Пазганялі цэлую вёску ў ту ю хату... І таксама тых, што ў Залешаны прыйшлі, і іх ужо не выпускалі. З Сухавольцаў такая дзеўчына ішла замуж, прыйшла прасіць на вяселле, Ніна Нігярэвіч называлася, яе таксама з усімі запхнулі. І з Чахоў быў хлопец, з Чахоў—Балотных... Але многа людзей па хатах пазаставалася, хто дзе схаваўся, а хто, як бедна жыў, то і адзецца не меў і застаўся. Нічыпарук Марыя засталася дома, а з ёю троє дзяцей малых... Леанчук Рыгор застаўся ў хаце, і двое дзяцей... І Нічыпарук Наталля і двое дзяцей, хлопчык і дзеўчынка... І бацька іхні, Ваня Нічыпарук. Хлопец і бацька дайшлі адразу, але маці з дачкою страх як мэнчыліся перад смерцю, абгарэлі цэлья...

— Мы найменшую нашу сястру пакінулі дома, яна ў нас якайсь хвараватая тады была. Мама сказаў, а куды ты, дзіця, пойдзеш, сядзі тут каля печы... А яно, беднае, сядзела і паварушылася, а на чыгуне стаяла патэльня, зачапіла яе і зваліла. І гук стаў вялікі. А той бандзёр, той „Буры”, выбег з пісталетам, думаў, што там невядома хто. Пабачыў, што дзеўчынка, і схапіў яе за кудлы і выкінуў на двор. І сказаў, каб другі бандзёр завёў нашу Марысю туды, дзе ўсе... А яна то і амаль голенькая была... Наша хата была напроці тae, дзе ўсе сядзелі... Мама выбеглі, узялі яе на руکі, прытулілі да сябе...

— Палілі нас у панядзелак, ужо пад вечар...

— Як зганялі нас у ту ю хату, то сказаў: вёска ваша пойдзе з агнём, а вы Богу на ахвяру... Ну так, такі нам вырак далі...

— „Буры” ужо з бандаю выехаў, але страж пакінуў. І яны пайшлі па вёсцы і стралялі па стрэхах з аўтаматаў, за-

пальнымі кулямі... Людзей у Сахарчукоў поўная хата, і ўсе бачаць, як вёска гарыць. А тыя людзі, што па хатах засталіся, сталі выбягаць. А іх сякуць з аўтаматаў. Леанчук Рыгор і двое дзяцей, Нічыпарук Марыя і троє дзяцей, хлопцы былі, і Нічыпарукі Наталля і Іван, і іхня хлопец і дзеўчынка, я ўжо казала, бацька з сынам мусілі выбегчы, бо іх на дварэ застрэлілі, а маці з дачкою паранілі ў хаце, і яны там згарэлі, доўга і страшна енчылі... І наша хата, што напроці, ужо гарыць... А потым яны ўжо сякуць з аўтаматаў па той хаце, дзе мы ўсе, б'юць уверх, пад страху... І мы ўжо гарым. І тут віск, піск падняўся... Адны былі дзвёры ад вуліцы, а другія з тылу, ад падворка... З вуліцы страляюць, а тыя дзвёры ад падворка гвоздзямі забілі... Але ж там стаяў якісь, разумееце, іншы за ўсіх, якісь людскі чалавек. Ён тыя дзвёры адбіў і кажа: уцекайце, уцекайце...

— Каго ж выслаць? Людзі стаяць і баяцца... Быў такі хлапчына, Лукашук Лёня, быў з бацькам, мацеры ў яго не было. І людзі кажуць: Лёня, ты бяжы, бяжы... І ўсё глядзяць. І як тое дзіця пабегла, і ніхто да яго не страляў, то грымнулі ўсе. А хата ўжо трашчала і падала на нас. Макар Несцярук абгарэў страшна: руکі ў яго засталіся калекія аж да смерці. І яго швагерка, Галена... І тут хлявы гараць, і стадола, прабеглі мы каля іх і кінуліся да Тапароў, найбліжэйшай вёскі. А і там стрэлы, яны паехалі туды вёску рабаваць...

— А залешанскіх маладых мужчын, і чалавека майго будучага, хацелі ўзяць фурманамі. Параздзявалі іх дагала, засталіся яны ў адных кальсонах. Але потым раздумалі — узялі толькі аднаго, ён ужо так і не вярнуўся, а рэшту разам да нас у тую хату... І тыя ж хлопцы басячком, зіма была, беглі да Тапароў... Потым ім ногі гнілі, панапухалі...

— Тата нашы ўцяклі, як хлеў загарэўся... Але незадоўга да таго бачылі, як бандыты прывялі да нас пад дашок солтысавага сына, Пецию Дземянюка, і таго краўца, Зялінку, ці не Аляксандр яму было, і там пастралалялі... Пеци было чатырнаццаць тады, як і мне...

— Людзі як паварочаліся потым, то адно попел пабачылі. Усё згарэла датла. Не, чакайце, дзве хаты засталіся... А ўсё іншае — да попелу. І каровы, і свінкі, усё... А шчэ рок быў такі, што каровы, як на смех, усе цельныя, і ўсё амаль — з двумя цяляткамі. Ляжалі абгарэлыя, з жыватамі палопанымі, тыя цяляткі ім вывальваліся...

— А дзе потым людзі жылі?

— Па вёсках, па суседніх вёсках... Да вясны. А ўжо потым сталі зямлянкі капаць... І не адны залешанцы так жылі... То ж кругом тут папалілі, і Зані, і Шпакі, і Вульку... Як падумаеш... Кажуць, пекла страшнае, страшны суд... Ужо хіба нам яго не будзе, мы ўжо свой перайшлі...

Доўгі час цётка Ніна перабірала ў памяці, хто яшчэ мог бы мене расказаць. Можа Васёнка (Васіліса) Младзяноўская? Розум у яе добры, кажа цётка Ніна. Але дома яе не засталі: пайшла на багаслужбу ў царкву, у Сакі.

Я зноў на вуліцы, з солтысам і Пятром Лукашуком. І яшчэ падыходзіць Сцяпан Астапкевіч. Яму тады было пятнаццаць. Але ў дыктафон дзядзька Сцяпан гаварыць не хоча. Калі так, без дыктафона, то можа.

Яшчэ раз. Аповесць Сцяпана Астапкевіча разыходзіцца з расказаным цёткай Нінай у дробязях.

Вёску запалілі не з аўтаматаў — мелі спецыяльна нарыйтаваныя паходні, імі падпальвалі хата за хатаю. Палілі ў аўторак, пераначаваўшы ў вёсцы. А як зганялі людзей у хату Сахарчукоў, з адчыненымі штыкамі, то казалі ўсім: слухалі вы раней рускіх мітынгаў, а цяпер паслухаецце нашага...

Не, гэта няпраўда, што Залешаны спалілі таму, што солтыса не знайшлі, ці каго партыйнага. Адразу мелі намер спаліць і пастраліць. Бо навошта салому ў хаты цягали, і людзей збралі? Каб толькі пастрашыць?

На месцы, дзе стаяла хата Сахарчукоў, зараз стаяць два крыжы: драўляны і каменны. А па другі бок вуліцы — абеліск: дата на ім чамусыці перайначана — не 29 студзеня, а 14. І піша, што людзей чатырнаццаць загінула. Няма імёнаў.

Мы пасядалі пад плотам, каля крыжкоў. Яшчэ раз лічым пабітых.

Выходзіць больш за чатырнацць.

— Драўляны крыж трэба бы падправіць, а то перакасіцца, — кажа хтось з залешанцаў. — Трэба, каб памятка нашым дзесяцям і ўнукам засталася.

— Ніякіх унукаваў па нас тут не застанеца, — кажа яму солтыс Міхал Леанчук. — Мы дажывем тут сваё, і будзе ўсё. І хатніскі нашы зарастуць травою...

Хатніска (месца пад хату) — я першы раз чую такое слова...

Штогод, 29 студзеня, людзі збіраюць грошы і заказваюць паніхіду ў бацюшкі ў Саках. Ідзе ўся вёска.

Пасля поўдня начало збірацца на дождж. Чакаю, калі будзе вяртацца самаходам мой брат, што паехаў далей, на Грабарку. Нейк так зышлося, што будзем пісаць пра агонь і попел, і ён, і я. І пра памяць, хіба.

Я рассказываю залешанцам, што даведаўся пра Зані і Яцэвічы, што прачытаў пра „Бурага”. „Бурага”, дарэчы, яшчэ „не ўшанавалі”. Прынамсі я не чуў. Але ягонага камандзіра „Лупашку” (Зыгмунта Шындызеляжа) — ужо так. Ягоным імем назвалі вуліцы ў Лодзі, у Сувалках...

Перад самым нашым ад'ездам вярнулася з царквы цётка Васіліса.

— Дзеткі, а навошта вам пра ўсё гэта пісаць? Пакіньце гэта, нашто наклікаць якую новую бяду.

Адчуваю, што нейк недарэчы гучаць мае рэплікі пра нашу памяць, пра гісторычную праўду.

Выязджаєм з Залешанаў у пошуках ветру. У Залешанах шмат зелені. Калі стаяць у адным канцы вёскі, то хатаў амаль зусім не відаць за дрэвамі і агародчыкамі.

Калі—лень яшчэ вярнуся. Калі—лень, гэтае слова залешанцы не ўжываюць. Так кажуць у нас, у Ляхах. А тут наогул — калі—небудзь...

**Ян МАКСІМЮК**

„Ніва” № 34, 25.08.1991

## Спалілі нашу вёску

— „Буры” і яго банда прыехалі да нас 29 студзеня 1946 года ў пяць гадзін раніцы. Маці будзіць і кажа: „Уставай, бо прыехала войска”. Калі прыйшлі ў нашу хату, то прыкідваліся, што яны з Народнага войска і пыталіся пра банду. У нас забралі кожухі, — пачынае аповед пра трагедыю



— Апрача нашай вёскі банда „Бурага” спаліла яшчэ Шпакі і Зані, — гаворыць усхаўляваны Віктар Лемеш (на здымку з жонкай Нінай)

ў Залешанах Віктар Лемеш. Людзей, якія пражылі трагічныя здарэнні — мала. Аднак, расказваюць ахвотна.

Па дарозе ў Залешаны атрад „Бурага” праязджаў праз Тапаркі. Некалькі асоб увайшло ў дом Андрэяна Мрука.

— Памятаю, двух з аўтаматамі ўвайшло ў хату і загадалі бацьку збірацца. Маці плакала, але гэта не памагло, — гаворыць сын Антон Мрук.

Пасля атрад „Бурага” акружыў Залешаны і не выпускаў з вёскі ні жыхароў, ні асоб, якія наведалі вёску.

— У кожную хату прынослі салому і казалі, што будуць адпачываць на ёй. Відаць, рыхтаваліся спаліць вёску. Казалі, што адно дзіцё кінула снегам у чалавека з банды і гэта мела стаць прычынай знішчэння вёскі, — кажа Віктар Лемеш. — Пасля пачалі збіраць авёс для коней, а не-



*На месцы, дзе падпалілі жыхароў Залешэн, стаяць крыжы*

каторым асобам сказали прыехаць з коньмі і вазамі. Я быў сярод іх. Мішу Нічыпарука ўзялі з сабой, каб па-казваў ім дарогу і дамоў ужо не вярнуўся. Усім апошнім сказали распрануцца, забралі кажухі і валёнкі. Я думаў, што расстряляюць, але адзін з банды сказаў, што і так спалімся. Усім жыхарам Залешан сказали прыйсці на сход у дом Дэмітрыя і Уладзіміра Сахарчукоў і нас туды загналі. Тых, што зяяўлялі, што яны католікі, пускалі. Пасля забілі вокны і дзвёры і калі хаты паставілі людзей з кулямётамі.

— Людзі з банды паказаліся мне маладымі, прыгожа апранутымі ў вайсковую вopратку хлопцамі. Ix камандзір „Буры” быў крыху старэйши. Запамятала іх, бо затрымліся ў нашай хаце. Нас на кухню выгналі, а самі занялі вялікі пакой. Тата схаваўся ў каморцы, а пасля пад печ улез. Калі зауважыў, што людзі з банды сядзяць у вялікім пакой, пабег і схаваўся ў хляве. Паколькі быў ён толькі ў бялізне, мама панесла вopратку. Убачыў гэта адзін з банды. Аднак парадачны быў чалавек і не выдаў бацьку. Мы, дзяяўчынкі, праз дзірку ад ключа заглядалі ў вялі-

кі пакой. Бачылі разложеную на стале вялікую карту і людзей сабраных каля яе. „Буры” быў без двух пальцаў. І сёння пазнала б яго, калі б магла ўбачыць. Быў ён круглатвары, сярэдняга росту, гадоў 30–40, крыху таўстavаты, — расказвае Ніна Лемеш, жонка Віктара. — Калі мы з мамай пайшлі на сход, найменшая сястра засталася схаваная ў запечку. Неасцярожна скінула яна патэльню на падлогу і людзі „Бурага” ўчулі гэта. Выцягнулі яе і голенъкую ўкінулі ў хату, дзе ўсе сабраліся. Мы яшчэ здолелі зауважыць, як іншыя дамы і хлявы падпальвалі. Хіба той, што замяшчаў „Бурага”, выстраліў у страху хаты, дзе мы сабраліся і яна загарэлася. Кожны роспачным голасам пачаў крычаць, развітваліся з сабой. Ніна Негярэвіч з Сухавольцаў прыйшла прасіць на вяселле і не выпусцілі яе. Вельмі сумавала па нарачоным і сям’і. Усе плакалі, а некаторыя маліліся. Адзін сярод бандзёраў парадачны быў. Адбіў нам дзвёры і сказаў: „Uciekajcie, bo spłoniecie”. Мы так і пабеглі па вузенькім пандворку паміж хлявамі і клунямі, якія ўжо гарэлі. Усе, што гарэлі ў хаце, уцяклі і пражылі. Гасподзь пашкадаваў.

— Беглі мы ў Тапаркі, бо туды было найбліжэй. Калі падбеглі пад вёску, даведаліся, што там людзі „Бурага” ча-каюць у альшыне. Я босы быў, бо віратку раней забралі. Ногі папухлі ад марозу. Калі далі мне ў Тапарках апрануцца, пабег я ў сваю вёску. Усё дагарала і дымела. Найдаўжэй гарэла тое месца, дзе мы пад падлогай сала ад бандаў хавалі, — гаворыць Віктар Лемеш. — Згарэлі тыя, што схаваліся ў хатах. Цяжарная Марыя Нічыпарук абгарэла і памерла. Рыгор Леанчук выносіў на руках двух сыноў. Дзеткі задушыліся ад дыму, а яго забілі. Былі і іншыя дзеткі, якія згарэлі ў хатах. Некаторыя загінулі яшчэ да пажару. Зялінку з Сухавольцаў забілі ў клуні. Забілі Пятра Дземянюка, які не сказаў, дзе знаходзіцца бацька, што быў солтысам Залешан. Бацька адбег за вёску і праляжаў у снезе. Фёдара Сахарчука забілі і пакінулі ў свірне.

— Чаго ж ад нас, праваслаўных, хацелі, якія з дзеда-прадзеда тут жылі? Крычалі, каб мы да Сталіна ўцякалі. А што ж ён нам за адзін? Ён нам ніхто, — гаворыць павышаным голасам Ніна Лемеш. — Адбudoўвацца трэба было хутка і па сённяшні дзень наша вёска не можа дайсці да сябе. Амаль усё згарэла, толькі адна хата Яна Каляды засталася. Ён схаваўся ў дому і калі банда ад'ехала, пачаў гасіць прыізбу, ад якой узяўся агонь. Дом быў прыкрыты чарапіцай і мабыць таму ўдалося яму ўратаваць яго. Іншы дом, які не спалілі, быў толькі ў будове. Мой бацька, які быў схаваны ў хлеўчику, здолеў выпусціць з хлява дзве каровы. Авечак таксама выкідаў, але яны баяліся агню і згарэлі ў хляве. Людзі з Залешан пайшлі жыць да сваякоў. Мы зімавалі ў дзядзькі ў Тапарках, а вясной пачалі будавацца, — кажа Ніна Лемеш. — Быў сацыялізм, але амаль ніякай дапамогі не было. Каб не сваякі, паўміралі б ад голаду. Дзе былі вялікія сем'і, ездзілі па вёсках і прасілі ў людзей дапамогі.

— Далі нам надзел сосен у пушчы. 25 фасметраў дрэва трэба было падрыхтаваць і вывезці. З іх будавалі мы дамы. Аднак, пасля дзесяці гадоў, сказаў вяртаць грошы за гэтае дрэва і нават прымусова сцягвалі належнасць. У першую чаргу людзі будавалі дамы, бо трэба было недзе спаць. Хлеўчикі часовымі рабілі. Укопвалі стаўбы і абабівалі дошкамі. Найбольш памагалі сваякі, — гаворыць Віктар Лемеш.

— Калі мы гарэлі ў хаце, то я малілася: „Госпадзе, выведзі мяне адсюль і буду Табе служыць”. Малілася, каб Бог выратаваў усіх і ніхто не загінуў. Такое змаганне і ня-навісць — за грахі. У нас бацьку забілі і ўсё згарэла. Некаторым давалі нейкую вонратку, але не ўсім. Памятаю, як маці закручвала лахманамі ногі і працавала пры будове хаты. Два гады пасля вайны пісалі мы нават у Варшаву за дапамогай, але нічога адтуль не атрымалі, — успамінае ўстрывожаная Валянціна Нічыпарук.

— Апрача нашай вёскі банда „Бурага” спаліла яшчэ

Шпакі і Зані. Быў загад выгнаць беларусаў у Расію, — гаворыць усхваляваны Віктар Лемеш. — Даведаўся я, што „Бурага” дэлегавалі з Варшавы ў Белавежскую пушчу на працу ў лясной ахове. Уцёк ён у лес і з дэзерціраў арганізаваў атрад. Раней быў у падпольнай арміі на Віленшчыне і ўжо там быў непаслухмяны ў адносінах да сваіх камандзіраў.

**Аляксей МАРОЗ**

„Ніва” № 4, 23.01.2005

## ЗАНІ

### Попел і памяць

Зані, 2 лютага 1946

Памяць ведае больш, чым слова можа сказаць. Памяць ведае больш, чым слова хоча сказаць. Памяць, не слова, хоча сказаць усё і не можа.

Тое, што ў словах.

**Успаміпае М. К.:** Гэта было ў суботу, якраз выпалі польскія Грамніцы. У нас у хаце была я з сястрою, мама, малодшы брат Ёзік, тата драмалі на зэдліку каля печкі. На вячоркі прыйшлі дзве мае сяброўкі, адна прала на калаўротку, другая вязала на прутках. Старшы брат Уладзік забег у хату і кажа, што паляць Шпакі. Відаць зарыва і дым. І выбег. Мама кажуць, што трэба павыносьць з хаты, бо прыйдуць і нас спаляць. Потым хтось грукнуў у дзверы, тата выйшлі і ў хату ўжо не вярнуліся. Потым стрэлілі ў акно, і згасла карбідоўка. Мы пападалі на падлогу. Я падняла галаву і бачу цераз акно, што і наша вёска ўжо гарыць. Ідзі на гару і павынось што, кажа мне мама. Я пайшла і бачу з гарышча, што людзі пабітыя на вуліцы ляжаць. Бо на вуліцы ясна, як удзень, ад агню. Зыходжу і кажу маме. Мама ўзялі польскую ікону, была ў нас адна, і выйшлі на двор. Мы ўсе за ёю. Брат, я памятаю, паспеў захапіць з сабою школьні тарністар. Мы хадзілі ў школу ў Занях, вучыў нас найстарэйшы наш брат Янак,

яго ў той час дома не было, бо старэйшыя хлопцы і мужчыны здаўна ўжо па хатах не начавалі. Хто дзе, у клуні, на вышках у хляве або і на груши, абвязаўшыся вяроўкаю, каб не ўласці, калі засне. Стایмо мы перад нашым домам, а яны ідуць вуліцай і заходзяць у наш панадворак. Адзін з іх узяў і прыставіў пісталет мне да галавы. „*Polacy czy Białorusy?*” — пытаецца. „*Panie, my Polacy, nie zabijajcie nas*”, — кажуць мама. — „*Jak pan nie wierzy, to niech zaproś i sąsiadki. Ona katolicka*”. Цераз вуліцу жылі католікі, наши суседзі. Мама пабачылі, што суседка ...цкая стаіць перад домам, і падумала, што за нас заступіцца. Бо мы з імі жылі як адна сям'я, гэта я тут прајду, як на споведзі, кажу. Яны былі бедныя, а наши мама былі шчырыя, спагадлівыя і памагалі ім, чым маглі. Адзін пайшоў пытацца, ці палякі мы. І тая ...цкая сказала, ведаеце, з такой пагардай ці то са злосплю: „*Tak, tak, Polaki*”. Ён вярнуўся і стрэліў з пісталета маме ў голаў. Я бачыла, як страшна пырснула кроў у мамы з галавы. Мама ўпалі каля хаты. Брат Ёзік кінуўся ўцякаць за хату, за ім стралялі, але не пацэлілі. Ён прасядзеў усю ноч у акопах за вёскай, вярнуўся на другі дзень, ужо на папялішча. А нас з сястрою і з тымі сяброўкамі запхнулі ў хату. Адзін з іх прынёс ад суседзяў акалот саломы, яны ім уваход у пограб закрывалі, бо дзвярэй не мелі, завалок яго на гару і запаліў. І потым пайшлі паліць далей. Мы думали, што дзвёры завязалі чым, каб нам не выйсці, і пазалазілі пад ложак. Але тут дым, кроквы трашчаць і пачынаюць падаць. Я вырвала акно, у нас яно было падвойнае, як на зіму, другую раму выпхнула на двор. Пад акном у нас была сажалка, тут на яе салома са страхі падае і гарыць.

Вада гарыць. Хоць быў люты, то вада не замёрзла, бо тады якраз стаяла адліга. Няма як выскакаць, бо ўсюды агонь. Але вытрываць немагчыма, мы ўжо пачыналі задыхацца. Тады я ўзяла сястру на рукі, ёй было сем гадоў, а мне чатырнаццаць, і кінулася цераз полымя, цераз сен-

цы на двор. Дзверы не былі завязаны. За мною мае сяб-  
роўкі. Я пабегла цераз вуліцу да тых суседзяў і, не пыта-  
ючыся, шмыгнула ў іхнюю хату і схавалася там. Там, дзе  
жылі палякі, то не палілі, толькі беларусаў. А таксама аба-  
пал дамоў не палілі, нават калі былі беларускія, каб ка-  
толікі не згарэлі. У нас у вёсцы было чатыры польскія  
сям'і, са „шляхты”. І тая суседка, што сказала на нас „Tak,  
tak, Polaki”, забегла ў хату і выгнала нас адтуль, як пар-  
шывых сабак. Я з сястрою на руках пабегла ў куток па-  
надворка, там у іх хвораст ці то ядловец ляжаў і таксама  
пярыны, што павыносілі з хаты, бо сказалі раней, што па-  
ліць беларусаў будуць, каб павыносілі, калі б ад пажару  
і іхняя хата занялася. Але і адтуль нас прагналі. І мы сха-  
валіся ў куратніку, што стаяў побач сядзібы тых суседзяў.  
Там мы і прабылі да рання, не выходзілі, калі яны збіра-  
ліся і кричалі „Zbiórka! Zbiórka!”, а потым пайшлі даро-  
гаю на Свірыды.

**Успамінае Н. А. (сястра М. К.):** Я ляжала ў тым ку-  
ратніку на курыным памёце ў адной кашулі. Сястра мне  
казала не варушыцца. Сама была ля дзвярэй. Я чула, як  
яна дрыжыць і трасеца. У вёсцы стралялі, я цераз па-  
зы бачыла, што на загуменні стаялі іхнія падводы, чака-  
лі, аж тыя ў вёсцы паб'юць людзей і папаляць. Яны збі-  
раліся потым вельмі доўга. Уранні сястра знайшла бра-  
та Янку, і ён перанёс мяне ў клуню, якая не згарэла. Са-  
ма я ісці ўжо не магла. Тата адвёз мяне ў Свірыды да сва-  
якоў. Вясною я вярнулася ў Зані да бабкі. Зані пасля па-  
жару апусцелі, людзі хаваліся па іншых вёсках, доўга не  
вярталіся. Тата, як вярнуліся ў нядзелю ранкам, то ўба-  
чылі, што мама згарэлі разам з хатаю, засталіся толькі  
самыя костачкі. Тата пазбіралі іх у палатно, зблі з дошак  
труну і хавалі разам з іншымі пабітымі, за вёскаю, у су-  
польнай магіле, мы туды пойдзем, я вам пакажу. Права-  
слаўныя могілкі былі ў Браньску, але людзі баяліся туды  
ехаць і хаваць, каб там нас не пабілі. Разам у той магіле

пахавалі 24 асобы. Тыя нашы сяброўкі выжылі, яны былі сёстры, але тата і маму іх забілі.

**Успамінае А. К.:** Яны прыходзілі да нас раней, перад тым, як нас спалілі, былі разоў дваццаць. Грабілі, забіралі коней, свіней, вонратку, хлеб, усё, што згледзелі. Прыходзілі ноччу, грукалі ў акно. Калі гаспадар пытаўся „Хто?”, яны казалі „Polskie Wojsko”. Мы ўжо ведалі, хто такі і чаго ім трэба. Тады мне было 19 гадоў, я быў на вёсцы, сядзеў з хлопцамі ў некага ў хаце. Па начах мы ў хатах не спалі, бо калі каго з хлопцаў зловяць, то катуюць. Мы пачулі шоргат і рыпенне падводаў. Я выйшаў на двор і бачу, што вёску акружаюць. Пытаю хлопцаў, куды ўцякаць будзем? Усе разбегліся, хто куды. Я сам пабег цераз садок у той бок, дзе лес. Але згубіў шапку і вярнуўся па яе. Тут мяне і схапілі. І вядуць па вуліцы. З адной хаты выглянуў стары, называўся ён Міхал. Яго таксама заbralі і павялі са мною. Завялі нас на гасцінец, што ідзе на Свірыды, і там сказалі класціся на зямлю. Потым адзін з іх пайшоў на вёску і доўга не вяртаўся. Мусіць, пытаўся ў камандзіраў, што з намі рабіць. У вёсцы чуваць была страляніна, з абодвух канцоў пачалі яе паліць. Потым той паляк, што пайшоў, вяртаецца, выцягвае пісталет і пытаецца ў Міхала: „Polak czy Białorus?” — „Białorus”, — кажа дзядзька Міхал. Той стрэліў у яго два разы. Потым пытаецца пра тое самае ў мяне. Я адказваю так сама. Ён страляе ў мяне. У першую хвіліну мне падалося, што мне раскалолі галаву і выбілі мозг. Але ж не, я ляжу і думаю, значыць, я жыву і галава цэлая. Чую, як енчыць і страшна хрыпіць дзядзька Міхал. Яму, мусіць, прастрэлілі лёгкія, краем вока бачу, як ён пакутуе і звіваецца каля мяне. „Popraw temu, co się tak wije”, — кажа той, што страляў. І тады другі пусціў у дзядзьку чаргу з аўтамата. Дабіў яго. Я ляжаў да таго часу, пакуль не ўбачыў, што яны адышлі ад нас і сталі глядзець, як гарыць вёска. Я паволі адпоўз ад іх, потым прыўзняўся і кінуўся бегчы.

Тады якраз пачалася моцная страляніна, я не ведаю, стралялі па мне ці, можа, у вёсцы людзей забівалі. Я ўця—каў. Я схаваўся ў акопах, што засталіся пасля немцаў, сядзеў там і прамёрз. Адчуваў, як па майм целе, пад вораткай, сцякае кроў. Трэба было падацца недзе да людзей. Але куды пайсці? Кругом польскія вёскі. Я пайшоў у Сцёны, там былі дзве беларускія сям'і. Я пастукаў у акно, мне адчыніла бабулька. Сказаў, што я з Занёў, і што нас спалілі і пабілі. Прыйшоў гаспадар, у хаце лямпы не палілі, але ён адчуў, што нешта са мною благое. Ён стаў мяне разглядаць і ўбачыў, што з мяне цячэ кроў. Я быў ранены ў двух месцах. Адна куля праішла праз шыю, другая трапіла ў плячо і выйшла калія локця. Ён мяне пе—равязаў, а ранкам павёз у Зані. На вуліцы я ўбачыў за—бітага бацьку. Зайшоў у хату, на пасцелі ляжала мая ся—стра, ёй прастрэлі грудзі. І той чалавек занёс сястру на сваю фурманку і павёз яе цераз Браньск у Бельск, у шпі—таль. Там яе адратавалі. У Занях у туноч забілі 24 асо—бы. Многа паранілі. Наш сусед выносіў з хаты свайго ўнучка, да яго стралялі з аўтамата, хлопчыку было ўсяго чатыры гады, а можа і таго не, кулі яго разнеслі амаль на кавалкі, а суседу адстрэлі абедзве руки. Яны потым выехалі ў СССР, засталася яго дачка, жыве ў Занях да гэтай пары.

**Я:** За што стралялі людзей у Занях і палілі вёску? Можа хтось з Занёў нейкага паляка забіў або выдаў бяспе—цы? И потым тыя з лесу прыйшлі помсціць?

**А. К.:** Ніхто з нас нікога не выдаваў і не забіваў. Стра—лялі і мучылі нас за тое, што мы беларусы, што рэлігія ў нас іншая. Вам, смярдзючым беларусам, месца там, пад Москвой, а не тут, казалі яны не раз.

Вам трэба ведаць, якія ў нас тут, „на шляхце”, як людзі кажуць, палякі жывуць. Ім ксяндзы ў касцёлах казалі, што руская рэлігія Маткі Боскай не прызнае, і яны гэтаму ве—рылі і вераць да сёння.

**Успамінае П. М.:** Заходзіць дзядзька ў нашу хату і ка-  
жа, што вёска гарыць. Я на двор, а на загуменні стаяць  
з карабінамі. Назад у хату! Сядзецы і не выходзіць. Я ўзяў  
дзве мае дачкі на рукі, выйшаў з імі на двор і цераз вулі-  
цу, подбегам, каб хутчэй у лес. За мною стралялі, куля  
трапіла мне ў клуб, я ўпаў з дочкамі ў баразёнку на ага-  
родзе. Аднекуль падбегла мая сястра, забрала дзячынкі  
і панесла іх за вёску. Я бачу, ляжаць мае мама на агаро-  
дзе, забітая. Я падпоўз да яе, кранаю, але яна не вару-  
шыцца. Я ляжаў каля мамы не ведаю як доўга, аж чую,  
крычаць: „Zbiórka! Zbiórka!” Вёска пальхает, яны ідуць ву-  
ліцай, згледзелі нас, падыходзіць адзін, падыходзіць дру-  
гі: „Kurwa mać, nie ma naboi!” Потым падыходзіць трэці  
з карабінам, такі каратыш, ростам можа з метр, калі  
ў шапцы. Ён страляе ў маму, ужо мёртвую. Потым стрэ-  
ліў у мяне. І я тады, як ляжаў, то сеў адразу. Сеў, не ве-  
даю, што са мною сталася. Ужо нічога не бачыў. Куля вы-  
біла мне адно вока, прайшла пераноссе і выкалупнула  
другое. Яно, як людзі мне потым сказаі, ліпела нейкі час  
на адной жылцы. Яны пайшлі далей, а я астаўся сядзець  
там без вачэй, жывы. І ў таго каратыша не хапіла на мя-  
не амуніцыі.

Магіла пастраляных 2 лютага 1946 года людзей у За-  
нях метраў дзвесце за вёскай, у полі. На пачатку сямі-  
дзесятых на тым месцы паставілі мемарыяльную таблі-  
цу. Высечаны на ёй 24 прозвішчы. Найстарэйшаму з за-  
бітых 83 гады, наймалодшаму — 4. Гэта тое хлапчанё,  
якое ратаваў і выносіў з полымя дзед, пакуль не адстрэ-  
лілі яму рук.

Зані спаліў адзін з атрадаў так званага Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS), якім камандаваў „Буры” (Рамуальд Райс).  
Атрад складаўся з акаўцаў, што прыйшлі на Беласточчыну  
з Віленшчыны, і таксама з мясцовых палякаў.

— Вы, калі ласка, не запісвайце нашых прозвішчаў  
у газете, — прасілі мяне жыхары Занёў. — Мы вам рас-  
казалі ўсё, як было. Але прозвішчаў нашых не запісвай-

це. Жывуць нашы дзеци, нам трэба жыць. Зразумейце тое, што нас стралялі не партызаны з-за граніцы, а нашы суседзі, людзі з навакольных вёсак. Мы не хочам, каб тыя, што стралялі нас тады, помсцілі нам і цяпер. Калісці называлі іх бандытамі, цяпер гавораць, што яны героі, бо змагаліся за вольную Польшчу.

Я запісаў гэтыя слова 17 красавіка 1990 года ў Занях, на беларускім астраўку ў Польскай Рэчы Паспалітай.

Я не адчуваю нянавісці да палякаў.

**Ян МАКСІМЮК**

„Ніва”, 6.05.1990

## Незагоеная рана

Магіла дваццаці чатырох праваслаўных жыхароў Занёў (гміна Браньск), памардаваных 2 лютага 1946 года *Oddziałem Pogotowia Akcji Specjalnej NZW* пад камандай Рамуальда Райса, мянушка „Буры”, знаходзіцца ў адкрытым полі, непадалёк вёскі. Гэтае месца, з грушай-дзічкаю, адзінокай сасной, нагадвае незагоеную рану ў пазначаным рыжымі скібамі краявідзе. Гэта таксама незагоеная рана ў памяці жыхароў польска-беларускага памежжа.

Быў суботні, лютаўскі вечар.

— Да нашай хаты на вечарыну моладзь прыйшла, — успамінае Мікола А., тады 19-гадовы кавалер. Хлопцы ў карты гулялі. Мікола А. выйшаў на панадворак. Там пачуў крык: „*Złodzieje!*”! І раптам згледзеў, як ад суседа нехта праз плот шмыгнуў. Мікола А. разам са сваім суседам кінуўся ў пагоню за ўцекачом. Дабеглі да лесу і там пачулі галасы разведчыкаў.

— *Kto tam?* — папытаў іх мужчынскі голас.

— *Wypych!* — адпалиў сусед, католік. Тады Мікола А. пабачыў, як па дарозе са Свірыдаў цягнецца шнурок фурманак. Інстынктыўна павярнуў у вёску.

— Хацеў папярэдзіць людзей, — успамінае ён. — У той час часта наязджалі Зані ўсякае масці рабаўнікі. Сярод

іх былі жыхары навакольных вёсак. Забіралі жывёлу, віпратку, яду, хатнія прылады.

Побач сваёй клуні Мікола А. наткнуўся на асобеня з вінтоўкай. Не разумеў, што сталася, нядайня версія з рабаўнікамі чамусьці не прыставала.

— Kto tu? — папытаў у сустрэтага маладзёна з аўтаматам.

— A kto pyta? — адказаў той дзіцячым галаском.

Тады Мікола А. ірвануў пад хату. З разбегу галавою ў дзверы грымнуў. „Уцякайце!” — крыкнуў і назад выскучыў за дзверы. На вуліцы разносіўся крык і лунала зарыва пажарышча. Хлопец затрымаўся побач вішні, што расла на панадворку. Там сустрэла яго чарга з аўтамата. Мікола А. пераскочыў плот і зноў кінуўся ў поле. Уздагон прастрачыў чарговы абстрэл. Калі Мікола А. шчасліва апынуўся пад лесам, успомніў пра шапку, якую згубіў пад вішняй. „І чаму я такі дурны быў, — задумваецца ён, — што па шапку вярнуўся”. Зані былі ўжо поўнасцю акружаны. З двух бакоў вёскі наступалі ўзброеныя мужчыны. На панадворках таксама стаялі з нарыхтаванай зброяй. Мікола А. зразумеў, што папаў у смяротны тупік.

— Што з намі будэ? — папытаў яго ідуchy побач старэча.

— Што? Поб'ют!..

— Што ты говорыш?!

— Хватіт ужэ, довольно, — адказаў абыякавым тонам Мікола А.

Свет яму ўжо нецікаўым зрабіўся. Атупелы ад жудасці і жаху запамятаў, як ідуcych разам з ім мужчын у канцы вёскі ніцьма палажылі. Расстрэлу чакалі пятнаццаць хвілін.

— Katolik czy Białorus? — прыставіў у пэўным моманце рэвалвер да галавы малады забойца.

— І што я мог сказаць, — паясняе Мікола А. — Як я не жыд, то і не гаварыў што жыд. Беларус, кажу. Іншыя таксама сказалі. Бо калі б папыталі, паляк ці беларус, — дае Мікола А., — то, паляк адказаў бы.

На вачах юнака расстрэльвалі мужчын. Згаданага старэчу так абстралялі, што кроў быццам з бочкі лілася. Міколу А. ранілі ў шыю. Шчасце ўсё ж ахоўвала яго. Куля праляцела ўздоўж рукі і выйшла пад локцем. Пазней яшчэ раз выстралілі. І гэтym разам куля мінула яго. Мікола А. ляжаў сярод забітых і думай пра свае боты. Баяўся, што прыйдуць разбуць і даб'юць тады. Калі забойцы адступілі падпаліць яшчэ ацаleлым будынкам, Мікола А. рашыў яшчэ раз кінуцца ў поле. За ім пачуўся зноў астрэл. Адбегшы нейкія сто пяцьдзесят метраў, зваліўся ў баразну і пачуў, што ў яго нерухомая рука. Сваё ацаленне Мікола А. лічыць цудам.

— Людзі недарма кажуць, што на вайнене салдаты толькі страляюць, — падсумоўвае Мікола А., — а Бог кулі раздзяляе.

Іншая жыхарка Занёў, Софія К., добра памятае той судны дзень. Было ёй тады 18 гадоў.

— Уварваліся з аўтаматамі ў хату і пытаюць, якога мы веравызнання.

Софія К., згледзеўшы няўлагу бандытаў, давай з маці ў поле ўцякаць. За імі і іншыя вяскоўцы беглі. А ўздагон ім ляцелі выстралы. Пазней памятае, як ачуняла і пабачыла пабітых сяброў. Над Софіяй К. галасіла маці.

— Я хацела падняцца і далей уцякаць, але не атрымовалася.

Маці стаяла над ёй і наказвала падымацца. Дзяўчына астаткамі сіл дацягнулася да лесу. Пазней везлі яе жалезным возам у Браньск. І адратавалі там. Бацьку Софіі К. расстрялялі на вуліцы. А яна, з перастрэленымі лёгкімі, сама не разумее, як ацаleла.

Марыя Д. таксама памятае 1946 год. У гэты вечар з сяброўкамі сядзела.

— Мы збіраліся да суседа пад акно, бо туды меў хлопец да дзяўчыны прыехаць.

Калі ў вёсцы раздалася страляніна, 15-гадовая Марыя сядзела засланіць вокны і ўбачыла пажарышча.

Маці паслала яе на гарышча ўзяць з куфра адзенне. Дзяўчынка глянула ў ваконца і там пабачыла забітага на вуліцы чалавека. Пад дрэвам сядзела расстраляная дзяўчына.

— Мама ўзялі ікону Маткі Боскай Гадышэўскай, грамічную свечку і вывелі нас, троє дзяцей з хаты. Зараз падбег да яе асобень з вінтоўкай і паставіў сваё пытанне: „*Polaki czy Białorusy?*”

— *Polaki, panie, Polaki!* — паказвала на ікону маці Марысі. — *Zapyta się pan Franciszkowej, sąsiadki*, — прасілася з надзеяй маці.

Згаданая суседка глянула са злоснай усмешкай на нас і паясніла сітуацыю.

— *Polaki, Polaki*, — сказала яна іранічна.

Маці Марысі зразу жа расстралялі. Дзяўчынка дастала таксама рэвальверам у галаву.

— Пазней нас з малодшай сястрой у падпаленую хату загналі. Ад страху пад ложкам мы сядзелі.

Калі хата занялася агнём, дзяўчата выбеглі на пандворак. Хвіліну пазней схаваліся пад дубам, што ляжалі на вуліцы.

— У нас добрыя суседзі, католікі, былі. Я іх як родную сям'ю лічыла. Таму рашылася ў іх шукаць ратунку.

Там аднак Марысю сустрэў непрыветлівы жэст гаспадыні. „*A ty, draniu, wynos się!*” — выпіхнула дзяўчыну суседку.

Уладзімір Д., брат Марысі, запамятаў вачыма дзіцяці гэты дзень. Было яму толькі 11 гадоў. Разам з маці і сёстрамі выбег на вуліцу шукаць ратунку. У час страляніны ірвануў за хату і, прыкідаючыся мёртвым, застыў у баразне. Калі загарэлася хата, палыхаючая салома падала са страхі на хлопчыка. Было невыносна горача. З гэтай баразны малы Уладзік бачыў, як расстралялі яго маці з Маткай Боскай Гадышэўскай у руках.

\* \* \*

Пасля вайны Зані былі мнагалюднай вёскай. На дзвесце сем'яў толькі чатыры былі каталіцкія. Аднак навакол-

ле належала ўжо „шляхце”.

— Нас хацелі прагнаць і забраць сабе зямлю, — кажуць сведкі таго часу.

Зані, адзінай праваслаўная вёска ў наваколлі, шмат злачынстваў зведала ў пасляваенныя гады.

— Банды дзень у дзень хадзілі. Рабавалі ўвесь дабытак ды пасылалі кацапаў у рай. Аж паўсотні людзей выехала тады ў Савецкі Саюз.

Сённяшнія Зані гэта прыстанішча старых людзей. Толькі ў адной сям'і, да таго прыезджай, ёсць 13 дзяцей.

— Нашы ўсе адсюль павыязджалі. Ужо пасля 1946 года людзі пабралі астаткі дабра і накіраваліся ў напрамку Бельска-Падляшскага.

**Ганна КАНДРАЦЮК**

„Ніва” № 7, 16.02.1997

PS. Па жаданню выступаючых асоб прозвішчы і імёны зменены. Аўтарка карысталася архіўнымі магнітафонными запісамі Юркі Ляшчынскага.

## Трагедыя Занёў

*Nie masz tak jadowitej plagi na człowieka jako człowiek,  
który rozumem i dowcipem dziwne do zabijania bliźnich  
sposoby wymyśla. (Piotr Skarga)*

Дзвесце метраў за ўсходнім канцом Занёў, што ў Браньскай гміне, сярод поля відаць адметны чорны праваслаўны крыж побач густой елкі. Падыходжу бліжэй. Участак абгароджаны, перад згаданым крыжам масіўная мемарыяльная пліта з прозвішчамі дваццаці чатырох жыхароў Занёў, забітых 2 лютага 1946 года баевікамі ўзброенага падполля; даты нараджэння загінуўшых вельмі розныя...

\* \* \*

Мама варыла вячэрну, тата малоў у журнах. Я і дзве сястры сядзелі ў кухні, гуляючы з тройкай дзяцей старэй-



шай сястры, якая была замужам у Сеськах. Брат толькі што ад яе вярнуўся; прасілі яго пераначаваць, не ехаць нанач, але ён вярнуўся дадому і пайшоў на вёску. Неўзабаве ён убег у хату з крыкам:

— Уцякайма, „госці” прыйшли!

— Я нікуды не буду ўцякаць, — адказала мама, падкідаючы дровы ў пліту. — Я перад нікім нічым невінавата.

Прыходзілі і раней да нас, патрабавалі вopраткі або саланіны. І мама ім адказвала, каб бралі тое, што знайдуць. Яны нешта знаходзілі, забіralі і адыходзілі.

Раздаліся выстралы, па хаце засвісталі кулі. Брат скінуў з гарышча адзенне старэйшай, замужний сястры, што было ў нас, каб вынесці. Тата ўзяў трохгадовага сястрынага сынка на рукі, то яго маленькага застрэлілі ў таты на руках, прастрэльваючы тату рукі. Пабеглі мама і брат. Я схапіла старэйшую сястрынную дачку, а мае сёстры найменшага сястрынага сынка, што быў у калысцы, і пабеглі ў лес. Уцяклі так, як былі ў хаце, у сукенках і басанож, бо наша хата ўжо гарэла.

Прасядзелі так да раніцы, у холадзе; тады не было вялікага марозу, крышку быццам адліжна было. Наша вёска гарэла ўсю ноч. На золаку я пачула стагнанне і расышла паглядзець, хто гэта патрабуе дапамогі. Мяне спынялі, але я ўсё ж такі падышла. У полі ляжала наша су-

седка з акрываўленымі нагамі. Даведаўшыся, што мы амаль голыя, яна дала нам свой плед.

На світанні падаліся мы ў вёску. І тая параненая суседка прабавала паўзці на каленях, але не змагла. Яна па-праціла сказаць яе сыну, каб прыехаў па яе і забраў. А мы прыйшлі ў суседаву хату, прытуліліся да печы і стаімо. Прыйехала і мая старэйшая сястра з мужам. Я прасіла яе, каб пабачыць сваіх родных. Завяла яна мяне да таты, які быў з прастрэленымі рукамі. Побач яго ляжаў малады наш сусед без вачэй; праз якія прабілася адна куля. У яго было двое маленьких дзяцей і ён пасля такі невідучы жыў у вёсцы; памёр ён некалькі гадоў таму. Сястра абяцала таксама паказаць маму і брата, але я іх ужо больш ніколі не пабачыла. Гаварылі, што мама ляжала ў садзе на пярыне, а брат быў побач яе абаперты аб грушу. Швагер збіў з дошак дамавіну, у якую паклалі пасярэдзіне сястрынага сынка, а абапал яго маму і брата.

Пра нашу трагедыю даведалася цётка, што жыла ў Валілах; яна прыйехала і забрала мяне да сябе. А сяstryн муж рашыў выехаць усёй сям'ёй у Савецкі Саюз; раней, яшчэ перад пагромам, за ўсходнюю мяжу выехалі з Занёў троі сям'і. Тата выязджаць не хацеў — тут жа была яго гаспадарка. Ён спадзяваўся разам з намі, дочкамі, неяк жыць з зямлі, неяк яе абрабляць. Не хацеў ехаць і таму, што ў нас была нарыйтавана драўніна пад хату сястрэ і швагру. Але швагер заўпарціўся, ён быў майстрам на ўсе руکі і спадзяваўся наладзіць сабе жыццё ў больш спа-



койных абставінах. Ён выехаў не толькі са сваёй сям'ёй, але забраў з сабою тату і дзве мае сястры; мяне не было дома і я асталася бадзяцца па Польшчы асірочаным дзіцём.

Выехалі яны ў Беларусь, у Брэсцкую вобласць, атрымалі там хату і зямлю. Тата вельмі тужыў па радзіме. Адна рука яму неяк выздаравела, а другую лекары аднялі; ён усё ж такі рубаў крыху дровы, прытрымліваючы іх куксай. І сумаваў, што лёс так каварна разлучыў яго з любімай ім мамай; мама наша была з Брэстчыны, а загінула на Беласточчыне, яму ж рыхтаваўся адваротны лёс... Неўзабаве сталі швагра прымушаць запісацца ў калгас. Ён гэтага ўдару ўжо не вытрымаў; адной раніцы знайшлі яго на вяроўцы...

\* \* \*

Мяне ў 1942 годзе забралі на прымусовыя работы ў Прусію. Солтыс вызначыў мяне, хаця я яшчэ замаладая была; мо таму, што нас было пяцёра дзяцей, а бацька меў толькі тры гектары зямлі. Той солтыс зараз пасля вайны ўцёк да саветаў, то яго людзі аж да Свірыдаў гналі камяніямі; такі быў. Тры дзяўчыны з Занёў былі ўцяклі з Прусіі і ён у той жа дзень далажыў быў немцам пра іх і зараз бацькоў у падвал у Браньск забралі...

Я трапіла ў Кёнігсберг, працавала на фабрыцы, расфасоўвала пральны парашок. Калі прыйшлі саветы, забралі мяне ў дапаможную гаспадарку. Пад канец 1945 года мяне звольнілі. Прывезлі ў Брэст, возячы праз Мінск і Харкаў. У Брэсце не хацелі пратусціць праз граніцу, адправілі ў Гродна. Там нам працу працанавалі, але мы адмовіліся; патрымалі нас яшчэ два ці тры тыдні і пусцілі ў Польшчу. Дадому вярнулася я на каталіцкую Вігілію. А праз месяц — зноў бяды...

Ішлі ад усходу. Зайшлі ў хату і спыталі пра свінчо. Выйшлі паглядзець і зараз раздаўся нейкі выстрал.

— O, u was bandyty!

Пачалі страляць і паліць. Мы кінуліся ўцякаць. Мае дзве



сястры былі пад падпечкам схаваліся, але як почала хата гарэць, то адна вылезла, выліла вядро вады і неяк уцяклі з хаты, што ўжо стала валіцца ад агню. Адной з іх толькі валасы прыгарэлі, а другой абгарэў і твар. Згарэў увесь наш дабытак. Усходнюю палову вёскі спалілі дашчэнту, у заходний асталіся то хаты, то гаспадарчыя будынкі. А ўцекачоў у лесе было як мурашак. Пасля выходзілі адтуль групкамі. На другі дзень уся наша сям'я, у якой ніхто не згінуў, пайшла ў Бельск. Знайшлі кватэру ў Праневічах і там год жылі. Але ж бацькам хацелася на сваё. Прывяз-джалі ў Зані зямлю абраўляць, бо далі нам коней. Давалі насенне, адзежу, на адбудову. А былі і такія сем'і, што ўжо ў Зані не вярнуліся. Усё гэта вайнa нарабіла.

\* \* \*

Толькі адну асобу з пабітых пахавалі на праваслаўных могілках у Браньску, а ўсіх апошніх у брацкай магіле за вёскай. Не было чым вазіць, не было каму займацца пахаваннямі. Пабітых пахавалі ў тым месцы, дзе былі пясаныя ямы з-пад бульбы, бо ў іншым месцы з-за марозу немагчыма было капаць. Адгарнулі снег і так паклалі нябожчыкаў.

Вэб-гісторыя Браньска, напісаная тамашнім даследчыкам Збігневам Раманюком, пасляваенныя гады апісвае толькі трymа сказамі: „W 1946 r. Brańsk liczył tylko 2.542 mieszkańców. Do początków lat pięćdziesiątych miasto było silnym ośrodkiem ruchu oporu wobec nowej władzy «ludowej» (głównie AK-WiN — np. «Łupaszka» z Lechem Beynarem, znanym później jako Paweł Jasienica, oddział «Huzara» i inne grupy, np. NSZ), w wyniku czego celowo hamowano rozwój miasta. Miejscową ludność zawsze cechował szczególny patriotyzm”.

\* \* \*

У першую сусветную вайну ўся вёска, апрача адной сям'і, выехала ў бежанства. Сёння ў Занях каля дваццаці хат, выглядаюць яны сумна, так як і ў іншых вёсках. Ёсць толькі дзве гаспадаркі, якія бяруцца прыніяць прадпрымальніцкі выклік нашага часу. Большаясь жыхароў, гэта пенсіянеркі; толькі найстарэйшыя ведаюць мову сваіх продкаў. Трое дзяцей вучыцца ў браньскай гімназіі, сямёра ў пачатковай школе. Але руіна вясковых будынкаў не абнадзейвае, што яны там астануцца.

**Аляксандр Вярбицкі**

„Ніва” № 4, 23.01.2005

## **ПАТОКА**

### **Патока ў агні**

22 мая 1945 года атрад Зыгмунта Шэндзеляжа (Zygmunt Szendzielarz, АКаўскі псеўданім „Лупашка”) спаліў вёску Патока — на агульную колькасць каля 100 сядзіб уцалела ўсяго 6–7 будынкаў. У агні загінула троє дзяцей Марыі і Юліяна Гарасімчукоў ды адзін дарослы — Міхал Герасімчук. За адну ноч жыхары Патокі страцілі свае дамы і ўсё нажытае ў жыцці дабро...

Салдаты ў Патоку прыбылі ў лістападзе 1944 г. і засталіся ў ёй да вясны 1945 г. Войска збірала па вёсках кантынгент. У Патоцы ўвесь час стаялі, кватаруючыся па гас-

падарах, некалькі салдат, якія абслугоўвалі кантынгенты з самой Патокі і Тапалян. Раз у тыдзень—два салдаты зменьваліся — адны адыходзілі, а іх месца займалі іншыя.

16 мая ў Патоку заехала грузавая машына з дваццацю салдатамі. Быў у групе адзін афіцэр. Солтыса, якім быў Канстанцін Дамброўскі, у вёсцы акурат не аказалася і салдатаў стаў раскватароўваць Ян Бэкіш — ён быў падсoltысам у Патоцы. Прайшло можа з гадзінай як у Патоку, з боку Геранімова, увайшло яшчэ адно войска. Было іх чалавек пад сорак. Спярша яны ішлі вуліцай, але зараз сталі распаўзацца па сядзібах. Афіцэр таго першага войска (якое прыехала за кантынгентам) зауважыў гэта і даў загад сваім людзям заняць месцы для абароны. Пачуліся выстралы з абодвух бакоў...

— Яны трывалі нейкае паўгадзіны і ўсё заціхла. Банда падцягнула дапамогу з Геранімова і ўсё пачалося нарана. „Лясныя” заклікалі праз мегафон: „Bracia rodacy, nie brońcie się, złóżcie broń”. І вынік свой гэта мела, бо тыя першыя салдаты фактычна перасталі страліць — барапіўся толькі афіцэр, але і яму зараз не хапіла патронаў. Яны, відаць, мусілі быць у той машыне, якой прыехалі і якая стала пасярэдзіне вёскі. Афіцэр спрабаваў дабрацца да яе і ў той момент яго цяжка парапілі. Бой спыніўся...

Да афіцэра даскочылі тыя другія салдаты і даканалі чаргой з аўтамата. Кацапы, лахудры, камуністы — пачулі жыхары Патокі ад пераможцаў. Яны — пераможцы — вывелі з хаты братоў Малашэўскіх, Яна і Уладзіслава, і некалькі чалавек пагнала іх вуліцай. Прагон гэтых цягнуўся нейкіх метраў сто і на гэтым прамежку абодвух братоў да таго пабілі, што іх не мог распазнаць нават той, хто іх добра ведаў. Затым пасадзілі іх пад плот і... два разы пераехалі чаргой. Недалёка жыў Ян Бэкіш — яго злапалі на панадворку каля калодзежа і там застрэлілі. 17-гадовы сын Бэкіша бачыў смерць бацькі праз акно з хаты. Сына застрэлілі ў пасцелі. Пасля ўсяго гэтага забраліся на машыну і ад'ехалі ў бок Геранімова.

— Мне было ў той час дзесяць гадоў. Таго дня я працаваў у Каноньчuka ў полі. Мы якраз вярнуліся з поля пабедаць, калі ў Патоку заехала машына за кантынгентам. Каноньчук жыў на пачатку вёскі, калі глядзець ад Геранімова. Лясныя, уваходзіўшы ў Патоку, мусілі недзе тут пакінуць некалькі чалавек аховы, бо калі ўсе вярталіся на машыне, то ахова выстраліла ў ту машыну — свае выстралілі ў сваіх. Пасля адыходу лясных Каноньчук паслаў мяне на вёску разгледзець, што там сталася. І я пайшоў... Я ўбачыў целы абодвух Малашэўскіх, якія сядзелі пад плотам. Далей ляжала расцягнутае цела афіцэра, а далей я ўжо пабаяўся ісці.

Забітага афіцэра забрала войска з Беластока, якое ў Патоку з'явілася 17 мая надраніцай. Яны прыехалі расследаваць справу: акрамя забітага афіцэра прапала машына, дваццаць чалавек пайшло ў лес. Войска спрабавала нават правесці аблаву на банду, але вынікаў ад гэтага не было. Акцыя закончылася ўсяго дакладным перашуканнем Геранімова, якое лічылася гняздом банды.

22 мая на адвячорку banda вярнулася ў Патоку. Было іх пад сотню. Яны ўзялі групу з трыццаці мужчын і пагналі іх праз вёску ў кірунку Геранімова. Запыніліся каля сядзібы Паўла Кулешы. З хаты выйшаў „Лупашка” і зачытаў прысуд. Пачынаўся ён ад кацапаў і здраднікаў польскага народа, а канчаўся „зараз убачыце, як ваши домікі засвяцяцца”. Прыйшуд той „Лупашка” ўручыў аднаму з гаспадароў, але ён, мусіць, загінуў ва ўсім tym, што адбылося неўзабавае. Мужчын пагналі далей, за вёску. Загадалі ім пакласціся на зямлю і не варушыцца пад пагрозай смерці. „Лупашка” застаўся ў вёсцы. На сігнал дадзены ім ракетай уся вёска на даўжыні пайтара кіламетра і шырыні двухсот метраў, лічы, у адзін момант занялася агнём.

— Калі banda вярнулася „адпомсціць”, быў я ў суседа. Было ўжо каля дзесятак гадзін. Вечарэла. Яны ішлі пад платамі і чэзлі па сядзібах. Я хутка вярнуўся на свой панадворак. Калі вёска гарэла, мая маці стала выкідаць

з хаты ўсё добро, якое толькі змагла захапіць. Я выскачыў з хаты і стаў выганяць дабытак. Караву з ялоўкай мне ўдалося, але авечкі ўсё вярталіся ў хлеў. Калі ў хляве запаліўся гной, я захліснуўся дымам і ледзь здолеў выкаціца на панадворак. Маці шмат чаго здолела вынесці з хаты, але ні на што гэта не здалося — забудова была цеснай. Усё гэта стала гарэць на панадворку. Маці толькі паапальвала сабе рукі, што доўгія гады пазней не магла нават самастойна есці. Я, маці і брат, як і іншыя, уцяклі за вёску на агароды, дзе прачакалі ноч...

Патока гарэла ўсю ноч. Агонь бачылі ў навакольных вёсках. У вёсцы ўцалела ўсяго некалькі будынкаў. Спярша людзі ўвогуле не ведалі, што рабіць. Пазней сталі закопваць рэшткі спаленай жывёлы, у паветры стаяў невыносны ад яе смурод. Гной тліўся яшчэ тыдзень—два. Частка людзей выбралася ў навакольныя вёскі — хто да сваякоў, а хто па пустых хатах. Частка стала „абжывацца” на месцы, выкапаўшы сабе зямлянкі.

У пажары загінула троє дзяцей Марыі і Юльяна Гарасімчукой — было ім ад 4 да 10 гадоў. Юльяна забралі ў Нямеччыну на работу і ніколі адтуль не вярнуўся.

— Гэта, хіба, і лепш для яго. Бо што ён убачыў бы, калі б вярнуўся ў Патоку? Хіба смерць адну і гора.

Спаліўся ў пажары таксама Міхал Герасімчук — ветэран вераснёўскай кампаніі, які пасля зняволенасці ў лагеры для ваеннапалонных ва Усходній Прусіі толькі што (зімою) вярнуўся на бацькаўшчыну.

У атрадзе „Лупашкі”, які 22 мая прыйшоў спаліць Патоку, былі людзі, якія ўсю зіму 1944/45 г. у той жа Патокы кватараўваліся — яны пад адным дахам з гаспадарамі спалі, хадзілі з імі на патанцоўкі, пілі гарэлку і весяліліся.

**Аляксандр МАКСІМЮК**

„Ніва” № 14, 7.04.1996

PS. Нягледзячы на тое, што ад апісанага здарэння прыйшоў ужо 51 год, усе мае суразмоўцы пажадалі захаваць ананімнасць.

## РЫБАЛЫ

### **Трагічнае наханне ў Рыбалах**

Наставаў першы пасляваенны 1946 год. У праваслаўнае беларускае сяло Рыбалы, распаложанае ў 10 км ад мястэчка Заблудава, прыехала савецкая місія па дабравольнаму перасяленню беларускага насельніцтва Беласточчыны на тэрыторыю БССР — у адгаведнасці з падпісаным паразуменнем паміж радзіўшайся Народнай Польшчай і ўладамі БССР. Начальнікам гэтай місіі быў падпалкоўнік Васілій Пятровіч Швясоў, чалавек культурны, разумны і прыгожы. Таксама астатнія афіцэры місіі былі досыць адукаванымі і прыстойнымі мужчынамі. У Рыбалах і суседніх вёсках пачаліся вясковыя сходы, на якіх перашколеныя савецкімі гісторыкамі афіцэры расказвалі насельніцтву гісторыю польска-расійскіх адносін, уклад палякаў у Каstryчніцкую рэвалюцыю ў Расіі і цяперашнія палажэнне.


Рыбалаўскія жанчыны з захапленнем слухалі цікавых расказаў афіцэраў, але больш жыццёва вопытныя мужчыны крытычна ўсміхаліся пад нос. Пасля дакладаў афіцэры пытаў недаверлівых мужчын аб прычыне іх іроніі. „Досыць вам гаварыць небыліц аб брацкім польскім народзе, — адказвалі ім мужчыны. — Агляніцеся і зауважце, што вырабляе гэты брацкі польскі народ!”. Праўда, у гэты час мелі месца масавыя рабункі, здзекі, забойствы спакойных праваслаўных людзей, спаленне праваслаўных Залешан (29.I.1946 г.), Вулькі-Выганоўскай (30.I.1946 г.). Савецкія агітатары збавілі з тону, сталі заходзіць у рыбалаўскую царкву.

Афіцэрамі вельмі падабаліся царкоўныя спевы, абра́ды. У царкве яны пачулі і пабачылі тое, што ім у Савецкім Саюзе было забаронена. Прыхаджане ў Рыбалах і суседніх вёсках — людзі ветлівыя, спакойныя, нікога не рабуюць, не забіваюць, не шыпяць нянавісцю; настаяцель

царквы айцец Мікалай Крукоўскі, чалавек ветлівы, адукаваны, добра ведае рускую літаратуру і мову, а таксама славянскую і дзяржаўную —польскую. Яго сын, Віктар Крукоўскі, вельмі адукаваны чалавек, знаток спявання, вядзе хор, якім можна заслу хацца. Афіцэры пабывалі і ў заблудаўскай царкве і ў цэрквях Беластока — усюды ўбачылі такую ж ситуацыю. Пабывалі яны і ў беластоцкіх касцёлах, але сустрэлі там незразумелы ім лацінізм і паланізм.

На прыкладзе цэркваў Беласточчыны афіцэры і салдаты рэпатрыяцыйнай савецкай місіі пабачылі, што праваслаўнае духавенства гэта не кучка цемрашальскіх папоў, дурманячых і эксплуатуючых сваіх прыхаджан, а людзі добрыя, адукаваныя, неапалячаныя, маральныя, патрыятычныя, любячыя сваіх вернікаў і свой народ, знаючыя яго гісторыю і гісторыю іншых праваслаўных народаў, таксама правільна ацэнъваючых актуальную сітуацыю. Кожную нядзелю ў рыбалаўскай царкве ўсё больш ставала савецкіх афіцэраў і салдат.

Падпалкоўнік Васілій Швясоў па вушы ўлюбіўся ў рыбалаўскую прыгажуню Ніну Цімафееву Шпілеўскую. Яна адказвала яму такім жа пачуццём. Любою іх была моцная. Але 4 красавіка 1946 г. падпалкоўніку В. Швясову трэба было з'ездзіць у Заблудаў, а з ім вызываўся



Над супольнай магілай на Рыбалаўскім могільніку шумяць сосны

ехаць туды і пляменнік прыгажуні Ніны Шпілеўскай, вучань Бельскага беларускага ліцэя Уладзімір Макара-віч Супрунюк, сын старэйшай сястры Ніны, каб зака-заць у шаўца боты.

У Заблудаў паехалі яны на матацыкле. Быў гэта чацвер і ў мясцовым рэстаране выпівала якраз моладзь з прызаблудаўскіх каталіцкіх вёсак, сярод якіх былі члены польскага збройнага падполля. На сігнал, што на гарадской плошчы паявіўся падпалкоўнік Чырво-най Арміі, яны выскачылі з рэстарана, пад відам зявак акружылі афіцэра, вынялі пісталеты і абязбройлі В. Швясова. Яго і Валодзю бандыты павялі за горад, дзе падпалкоўніка расстралялі. Бачачы гэта, Валодзя даў дзёру, так што бандытам яго не дагнаць. Але якраз ехаў возам нейкі мужык. Бандыты затрымалі яго, выпраглі каня і адзін конна пагнаўся за Валодзем. Дагнаў ён яго аж каля вёскі Астраўкі, у 5 км ад Заблудава. Валодзя стаў перад злачынцам на калені і прасіў памілавання. Тлумачыў, што ён жыхар Рыбалаў і нікому нічога кепскага не зрабіў, аднак злачынца застрэліў Валодзю. Забойцам аказаўся юнак з недалёкай каталіцкай вёскі Скрыбічы, Антоні Руткоўскі. Падпалкоўнік Васілій Швясоў і Валодзя Супрунюк былі пахаваны ў адной магіле на праваслаўных могілках у Рыбалах у прысутнасці навакольнага праваслаўнага люду, больш дзесяці праваслаўных святароў і ўсіх афіцэраў і салдат перасяленчай місіі, якія перасталі называць палякаў „братским народом”.

Закаханая ў В. Швясова Ніна Шпілеўская плакала ад роспачы па трагічнай смерці яго і пляменніка Валодзі. Яна запісалася разам з бацькамі на перасяленне ў БССР і пасялілася ў Гродне і — на памяць яе любові з падпалкоўнікам Васіліем Швясовым — прыняла зарок: не выходзіць замуж. Ніна свой зарок здзейсніла. У Рыбалы яна ўжо ніколі не прыязджала. Пішучы гэта, я ўзрушаны шляхетнасцю сэрца гэтай добрай і вартас-

най дзяўчыны.

Органы бяспекі хутка раскрылі і арыштавалі забойцу падпалкоўніка Швясова і Валодзі. Ваенны суд прыгаварыў яго на смерць цераз павешанне. Выкананне прыгавору адбылося ў красавіку 1946 г. на плошчы ў Заблудаве ў прысутнасці многіх жыхароў і шматлікай аховы з жаўнерам Войска Польскага. Загадзя была пабудавана шыбеніца. Забойца нявінных людзей, Антоні Руткоўскі, з адкрытай галавой ішоў да вісельні і спяваў духоўную каталіцкую песню „*Serdeczna Matko!*” быццам Багародзіца прыме яго скалечаную душу. Два сяржанты з белымі маскамі на тварах падвялі злачынцу пад вісельню, афіцэр прачытаў прыгавор суда. Сяржанты паставілі А. Руткоўскага на столак, налажылі яму на шыю пятлю, а затым выбілі столак з пад яго ног.

Пісаныя і вусныя матэрыялы аб гэтым трагічным здарэнні перадаў мне тадышні рэгент царкоўнага хору ў Рыбалах, Віктар Крукоўскі, які таксама прарабаваў заліцацца да Ніны Шпілеўскай, чарнявай, вельмі прыгожай дзяўчыны, якая спявала ў царкоўным хоры моцным, прыгожым сапрана. Але пакарыць яе сэрца яму не ўдалося. Падпалкоўніку В. Швясову ў гадзіну смерці было 27, а Валодзю — 19 гадоў. 18 красавіка 2005 г. пабываў я на могілках у Рыбалах, згаварыў малітву і запаліў зніч на іх магіле. Каля іх месца вечнага спачыну знаходзіцца запушчаная магілка замардаванага пазней у самых Рыбалах другога члена савецкай рэпатрыяцыйнай місіі. На могілках сустрэў я пажылую жанчыну, якая ўпрыгожвала магілы. Яна тады спявала ў царкоўным хоры, добра ведала сям'ю Шпілеўскіх і прысутнічала на пахаванні Васілія Швясова і Валодзі Супрунюка. Дзякую ёй за яе дабрату і за весткі, якія яна мне расказала.

**Мікалай КАПЧУК**

„Ніва” № 19, 8.05.2005

## СТАЦЭВІЧЫ

### **Кашмар, ад якога не прачнуся**

Фронт прайшоў праз Беласточчыну летам 44-га, адкаціўся на захад. Па гарачых слядах Чырвонай Арміі прыйшла новая ўлада, прыйшлі на Беласточчыну АКаўцы... Не прыйшоў пажаданы спакой і мір. Лілася кроў, гарэлі вёскі, у жудасным 45-м, 46-м... Яшчэ нядайна называлі той перыяд змаганнем за ўмацаванне народнай улады — часам класавай барацьбы. Загінуўшым у змаганні героям пераможнага боку паставілі помнікі, напісалі пра іх кніжкі, паназывалі іхнімі імёнамі вуліцы, школы... Пасля 45 гадоў кола гісторыі закруцілася ў другі бок, і героямі сталі ворагі папярэдніх герояў, а час той назвалі змаганнем за вольную і непадлеглую Польшчу... Паявіліся повыя помнікі, кніжкі, імёны вуліц і школ...

Нехта сказаў: айчына там, дзе народ і магілы ягоных герояў.

У 45-м і 46-м на Беласточчыне гарэлі беларускія вёскі, лілася беларуская кроў. Мой народ утым змаганні не стаў ні пераможцам, ні пераможаным. Ён, што і кацаць, не мае шанцаў займець герояў тae пары. Яму засталіся на памяць магілы ахвяраў у не-айчыннай зямлі.

Пра адну такую магілу апавядaea гэты тэкст. Паслухайце.

**Васіль Якубюк:** Рок 46-ты, 18 красавіка banda прыйшла грабіць нашу вёску, Статэвічы. Мой брат якраз быў выйшаў з дома, яго схапілі на вуліцы. Павязеш нас, кажуць. Брат кажа не, моў, я вас не ведаю. І кінуўся ў цякаць. Засеклі яго з аўтаматаў на месцы. Яму ішоў пятнаццаты год. Мінуў тыдзень, і яны паявіліся надвячоркам зноў. Заходзіць адзін у хату. Кантынгент здадзены? — пытае. Тады войска ездзіла па вёсках за кантынгенцамі. Але я бачу: нейкі ён не той, не з таго войска. У кажушку, адзін пісталет за халываю, другі за паскам. На што

чакаеце? Выводзьце каня! Вывелі мы каня, татуль кажа: я павязу. Ну, стары, добра, кажа той. Мама кліча мяне: хадзі на вячэру. Іду я дахаты, але бачу на вуліцы — едуць, вязуць паршукоў, мяшкі, кучу іншага добра на фуррах. І двух наших з вёскі паганяе, Плісюк Іван і Садоўскі Афанасій. Пераляканыя, самі не свае. Ага, думаю, такая справа. Толькі я паспей увайсці дахаты, як убягае другі: Рукі ўгору! Бачу, знаёмы. Быў у міліцыі, потым пайшоў у банду, а з банды, скурвысына, забралі на службу да УБ. Альбін яго называлі, а напраўду — Адальф Нівінскі, з Нівіна—Старога, трывяры ад Стацэвіч. Са „шляхты“. Выводзь маладую кабылу, кажа мне. Ведаў, што маем. Я выйшаў, налажыў абротку і вывеў кабылу. Ён узяў павадок і кажа — вон, вам тут не месца, а ў Расіі. А матуля кажа: бацьку, вазьмі дакументы. А татуль кажа: ужо дакументы аднаму душу вынялі, то і мне вымуць. Мне дакументы непатрэбны. А такі адзін сярун, з Філіп, з хутара, зайшоў у хату і пазбіраў тое, што папала пад руку — нагавіцы, гарнітур, палатно, і панёс на фурманку. Бацька выехаў і ўжо пе вярнуўся...

Цяпер што? Таго самага року, канец каstryчніка, я быў у Бельску. Ажно спатыкае мяне адзін знаёмы і паказвае — глядзі, бандыт ідзе! Бачу — ён, Адальф Нівінскі. А з ім Убоўцы. Я падбягаю і крычу: ах ты такі—сякі бандыт, дзе майго бацьку паклаў? А Убоўцы мяне пад рукі і заводзяць да каменданта. Калі яшчэ раз гэтае паўторыцца, кажа іхні камендант, дастанеш пяць год, а калі яго хоць кранеши — табе пятнаццаць. Я і не стаў пытацца, дзе мой бацька ляжыць.

Аказваецца, Нівінскага УБ узяло пры нападзе на Яцэвічы, прыпомнілі сабе, што быў у міліцыі, і ўзялі на службу, як такога сабаку, што мае выстаўляць ім бандытаў. Потым ён служыў у Беластоку, на Юравецкай. Памёр прошлага року... Прайшло 45 гадоў, а я і не ведаў, дзе ляжыць мой бацька, Язэп Якубюк, у якой магіле.

**Сцяпан Плісюк:** Так, я быў дома, як бралі майго бацьку, Івана Плісюка. Мала што, а я і сам галавою наляжыў бы. Бацька пайшоў запрагаць коней, а той бандыт застаўся ў хаце і давай ператрасаць куфэркі, забірае адзенне. Я кажу: пане, пакінь мне хоць адны нагавіцы. А ён за пісталет. Я паспей скочыць за дзвёры і зачыніць за сабою — куля раструшчыла замок, але мяне не зачапіла, хоць я і думаў сабе ад страху: жывы я ці мёртвы? Ён панёс тое, што набраў, на фуру. Сястра мая кажа: уцякай, бо як вернецца, то табе хана. Я ўцёк цераз акно і схаваўся ў суседа. Бацькі свайго я больш не бачыў...

**Вера Садоўская:** Цесця майго, Афанасія Садоўскага, забралі разам з Якубюком і Плісюком. Нашы якраз вярнуліся з поля. Было гэта на Велікодным тыдні, у аўторак пасля Вербніцы. Яны пайшлі ў клуню рэзаць сечку. Я забачыла нейкае войска ў вёсцы і бягу да іх у клуню, кажу: хавайцеся, бо прыйшлі грабіць. Цесць выпраг коней і паставіў у другую клуню, мой чалавек схаваўся ў прыстаранку. Але іх знайшлі. Я прашу, каб маладую катылу пакінулі, бо жарабя ў яе малое, тры тыдні. Яны зараз вернуцца, казалі бандыты. Потым прыйшлі дахаты і бралі ўсё, што знайшлі: пабралі сукенкі, што я пашыла дзецям пад Вялікдзень, кажух, нават насенню канюшыну забралі. І яшчэ палатно, што ў нас пакінула суседка. Забралі паршука, што мы закалолі, каўбасы, другога паршука застрэлілі і таксама забралі. Збожжа забралі, ва ўсіх „кәцапаў“ у вёсцы бралі. Забралі чатырнаццаць коней у вёсцы, сем падводаў ды іх трох, гаспадароў.

**Васіль Якубюк:** Слухайце далей. Ён рабіў у ГСе, цяперробіць у краме ў Вышках. Заходжу я раз, а ён кажа: слухай, Базыль, я табе хачу сказаць, дзе пахаваны твой бацька. Мая мамуся дакладна ведае. Калі гэта было, пытаетец? Прошлага року, у снежні. Так, так, 1990 року... Добра, на Тройцу заязджаем мы ў Асоўку, гэта 15 вёрст

ад Статэвічаў... Паехаў я, Сцяпан Плісюк, Садоўскі з сынам, што ўжо прыходзіцца ўнукам Афанасію Садоўскому... Заходзім да іх у хату, ставім гарэлку... Там жа гэтая мамуся і яе стары... Давай мы гаварыць, але гэтая мамуся і яе сын, што мне ў Вышках сказаў, трymаюць старога за язык, бачу, не хочуць, каб што лішняе сказаў. Але ж ён сказаў, што ў 46-м быў камандзірам узводу. Так, быў у бандзе, гэта тое і значыць... Не перабівайце, слухайце далей. Дык дзе закапаны нашы бацькі? А яны круцяць — ні то тут, ні то там... У іх за клуняю... Ніхто дакладна не бачыў, нібыта... Калі стары сказаў, што быў камандзірам узводу, то мне, ведаеце, нядобра зрабілася, я на яго ўжо глядзець не мог... Пайшлі мы за клуню — кажуць дзесьці тут... Паставілі мы знічы, памаліліся... І пытаем, дзе ж нам капаць? Старая паказвае нам адну ямку... Я не ведаю што са мною тады сталася, нешта так сціснула за грудзі... Узяліся мы капаць, капаем той дол, а тут нейкія абручы, цэлафанавыя мяшкі, свінскія чэрапы і косці заваленыя... Узмыліла нас, як коней, але да людскіх касцей не дакапаліся... А тут народ з Асоўкі пазбіраўся, шляхтычы, стаяць і глядзяць, як мы костачак сваіх бацькоў шукаем. Маўчаць. Ну, кажу я, ходзіце вы ў касцёл і Богу моліцеся? Кажуць, так. Ой, кажу я, не моліцеся вы Богу так як трэба... Мы ж не зладзеяў і бандытаў шукаем, а нявінна памардаваных людзей... Хоць бы колікі ў магілу загналі, каб месца пазначыць... Маўчаць. А ведаюць жа, сволачы, дзе нашы бацькі ляжаць. А стары той бандзгога кажа: колькі часу прайшло, дый месца не прыгляднае, тут мая жоначка спраўляць патрэбы выбагала.... Ну і што рабіць? Распытваем... Тая яго жонка кажа, што бачыла, як недзэ тут прывялі нашых у бляізне, тут і пастралялі з аўтамата... А колькі было тых, што вялі? Гэтага яна не бачыла. Пачалі мы капаць у іншым месцы. Зноў дарма... Потым тая старая кажа, што есці ім, бывала, варыла, бандытам, значыць, яны да яе з шынкамі прыходзілі... І потым прыйшоў адзін мужчына і ка-

жа: о тут яны ляжаць, у першай яме. Яны амаль зверху ляжали, і калі іх ужо няма, то сабакі іх расцягалі... Я помню, кажа ён далей, што тут, бо мы сюды з суседам прыходзілі і кроў затоптвалі, бо многа было...

Эх... І мой кум Плісюк толькі на штых рыдлёўку ў тое месца ўсадзіў, тут і чэрап паказаўся... Схапіў той чэрап Садоўскі, закрычаў немым голасам — „Вы бандыты! Мяцеж праклятая!” Мужчыны маўчалі. Бабы іхнія, што так сама стаялі, пачалі плакаць. Я ўжо вачэй на палякаў не падымыў. Раскапалі мы ту ю магілу, павыймалі ўсе костачкі, паклалі каля долу... А адзін з іх кажа: трэба вам мяшочак які на костачкі або скрынку... О не, кажу я таму паляку, мы яшчэ можам купіць і труну, і грошай прасіць у вас не будзем, хоць вы і на зрабаваным нашым дабры разжыліся... Паехалі мы з Плісюком па труну ў Вышкі, прывезлі і паклалі ў яе нашых бацькоў, разам усе костачкі... Пахавалі мы іх на другі дзень на могілках у Райску... Была паніхіда, бацюшка добра сказаў над магілай...

Так-так, усе яны ведалі, увесь гэты час. І не толькі ў Асоўцы. Іх жа везлі да Асоўкі праз Варпэхі-Новыя, Мешукі, Варпэхі-Старыя, Кавалі, Фалькі, Гадзебы... Усе яны ведалі... Вязем „кацапскіх” вепрукоў, казалі ім...

Героі і нікчэмнікі — вызначэнне, прыгоднае на школьную акадэмію ці вечарыну, з вершамі і патрыятычнымі спевамі... Адно пакаленне спявала пра адных, другое ўжо співае пра другіх. Балазе новы дух залунаў... У Занях, у Залешанах, у Стацивічах, напрыклад, вызначаюць: мы і яны. І часта „мы і яны” жывуць у суседніх вёсках, альбо і ў той самай вёсцы. Жывуць і маўчачы, але ж не забываюць. „Мы” маўчым — бо народ мы такі „маўклівы”, „яны” маўчачы — бо якосьці па-свойму разумеюць, што „мы” — гэта таксама народ, хоць і знак крыжа чыніць трима пальцамі, а не пяцяrnей. А забыцца няма.

Стацэвічы, 18.06.1991 г.

**Запісаў Ян МАКСІМЮК**

„Ніва” № 27, 7.07.1991

## СТУДЗЯНКІ

### Як пяцёх братоў Хомкаў у адзін дзень забілі

Ідзем з Аняй Любэцкай па дарозе ў Студзянкі. Гэта, ехаўшы на Васількаў, надалёка за Беластокам, управа. Вёска, дзе жыве яе бабуля Ліда з роду Хомкаў з мужам сваім Юзафам, праваслаўная. Што тут праваслаўная жывуць, пазнаць можна па крыжы, што стаіць побач каталіцкага на скрыжаванні перад вёскай. На крыжы напісана: „Госпадзе, сахрані нас ад усякага зла: землятрусу, патопу, агню, мяча, між намі няnavісці і спасі Сваёю благадаццю”.

Бабуля Ліда ў „Ніву” са сваёй крыўдай прыйшла ўжо гадоў сорак таму. Усенька расказаць хацела, паказаць дакументы, здымкі. Бо такое гора спаткала яе як не адну тутэйшую жанчыну, сястру, дачку. Ды рэдактар сказаў: „Час яшчэ не той. Хочаш жыць? То пакінь пакуль”. А калі той час сказаць праўду?

Здымкі цяпер пераглядаем: дзеці Лідзіны: Генё — 1948



Уся сям'я ў Панурым



Пятро Хомка

(1924 года нараджэння), Янку (1913), Пятра (1911), Вінцуга (1909) ды З жніўня, пасля росшукай — аж у Дамбровуках — Аляксандра (1908) Хомкаў. Тут Ліда пры папольску напісаных імёнах і прозвішчах дрыжачай рукой напісала была іх імёны ды прозвішча па-свойму... А жылі яны ў лясной вёсцы Панурае. Тры кіламетры ад Студзянак.

— Доўга жылі тыя бандыты, ды ўжо таксама паўміралі. Ні аднаго няма. Хто быў сярод іх? Хоць бы Малахоўскі. Ды пасля ўразумнеў. Хто ж падумаў бы. Я ўсіх імёны і прозвішчы магу падаць. Я да мамы ўсё бегала ў Панурае. Мой брат гнаў самагонку. Я забегла ў аўторак. А мой брат сядзіць, кажа: а ты ведаеш, што мне сёння прыснілася? Вялікі дол,

года нараджэння, Леаніла — 1946. Усе раз'ехаліся, пайшлі ў розныя веры.

— А ці хто тут жыве, — пытаецца другая ўнучка Ліды, Ева, — з тых, хто забіваў тваіх, бабцю, братоў?

— Не, ні аднаго няма ў жывых. А ад чаго ўсё тое пайшло? Ад таго, што мы — праваслаўныя. — Бабуля паказвае кнігу, дзе на старонцы сотай пазначаны імёны яе пяцёх братоў, якіх пералавілі ў розных мясцовасцях Беласточчыны і забілі ў маёвяя дні 1945 года: 17 — Костуся



Ян Хомка

я ў гэтым доле, і не мог выбрацца. Кажу: штосьці страшнае будзе. Я з'ела кавалачак хлеба з саланінай, што мне мама далі, узяла гарэлку на продаж. Брат выйшаў. Я пасядзела яшчэ хвілінку з мамай. І чуем стрэлы. І не падумалі, што па ім страляюць! Я выскачыла на падворак, а тыя бандыты — за мною! Сястра ў той час пабегла на чыгунку. Яны сталі шукаць і маю сястру. Увечары прыходзіць да мяне татка, стукае ў акно. Усіх пабралі, няма!


Аднаго брата замардавалі пад Супраслю, іншых недалёка ад Панурага. Пятага — Олеся — у Дамброўках...

— Не пайшла я адразу на іх магілу. Прыйходжу, а тыя зрабілі вялікую скрыню, трох братоў кладуць у яе. А бандыты гавораць паміж сабою: у Васількаве яшчэ адзін жыве. А ты чаго сюды прыйшла? А што, мяшаю вам? То чаму не прыйдзеш на іх паглядзець, хадзі, пабачыш, чаго яны вартыя. А што, можа і мяне хочаце забіць? Калі ласка! Я стаю з нахом у кішэні. Кажа той Уладак на таго Югана: Ідзем адгэтуль, бо невядома што яшчэ станецца. І на мяне глядзяць. „*Będziesz płakać, to my ciebie zastrzelim!*” І забраліся. А я не магла ўвайсці ў тую стадолу, дзе мае браты ляжалі. Вярнулася ў Студзянкі.

На другі дзень раніцай пайшла я сюдою, каля Свентэй Воды, села на шашу, гляджу: вязуць канём скрыню. Я адкрыла труну. І ўбачыла штосьці страшнае. Mae браты былі проста ў кавалках, пасечаныя. Месца жывога не было. Ад усяго таго нават і не помню, як я была на могільніку.

А пятага, Аляксандра, у Дамброўках злавілі. Забралі яму боты, адзенне, прывязалі да пары коней і гналі аж пад Гараднянку. Аж на наша ўрочышча Запашкі. Ужо не-жывога, бо дзе ж Дамброўкі, а дзе тут. Там яго і закапалі. Адна жанчына падказала дзе. Так быў расшарпаны, да непазнакі. Нават па ботах немагчыма яго было пазнаць, бо новыя з яго здзерлі, нацягнулі якісь чобаты. Я не ведала, як гэта ўсё перажыла.

Не ўсіх тут у гэтай кнізе, што прапалі за нішто, бо не ўсе ж змагаліся за „народную ўладу”, памясцілі. Прыйехаў быў



Ліда з Юзафам і дзяцьмі

адзін хлопец у Студзянкі ў водпуск. З армії, паручнік. Калі б я ведала, што ён прыехаў, я б яго ж асцерагла. У Ажыннік ехаў Буцько. І кулаком мне пагражае, каб я нікому не сказала. І а як жа, ехаў яго забіць. Сорак пяты год! Мая Зосенька памерла ў годзік. І свёкар памёр, у той час, як Аляксандра забілі. Столькі мела я перажыванняў! Як гэта пісаць?! І за што іх пабілі?! Што яны ім зрабілі?

Забралі былі нам каня. Пайшла я ў Ажыннік, каб яго нам аддалі. Выйшлі тыя бандыты. Мела братоў? Мела. І кабылкі таксама не будзеш меці, не аддамо. Ды звярнулі, там адзін чалавек людскі быў. І прыязджае Руткоўскі, Эдзк. Такі мой сусед з Ажынніка. Мой калісъні нарачоны. Аказалася, што ён, калі мардавалі маіх братоў, разам з імі быў. Я пайшла да суседкі і чую як ён расказвае суседу аб тым, як мардавалі. Казалі былі Янку: *Przeżegnaj się, skurwysynie!* Не азываўся да іх, адно жагнаўся. А Костусь: „Не буду жагнацца, бо Бога на свеце няма! Няма ніякай праўды!” Сусед сказаў таму Эдзю, што я ведаю пра тое, што ён там быў. Я пасля яго наведала. Дык

ён спалохаўся: Ты што, прыйшла адпомсціць на маіх дзе-  
цях? Не, кажу, ды дай ім Бог дачакаць таго, што мае бра-  
ты з тваёй дапамогай.

Мы яшчэ былі з Ёзікам маладыя. Пайшлі мы на забаву.  
Эдзік таксама быў. Сказаў Ёзіку: Слухай, я хачу ўзяць тваю,  
патанцаваць з ёю. Мушу ёй да чагосьці прызнацца. А быў  
ужо вельмі хворы. І я пайшла. Кажа: Даруй мне за ўсё. Гэта  
была мая работа. Калі б я ім сказаў, што гэта няпраўда,  
што не разбівалі яны ніякай Польшчы, што гэта добрыя  
людзі, мae калегі, дык іх не пабілі б. Так, ты мне гэта цяпер  
кажаш. А чаму ты гэта зрабіў? Чаму? А калі Эдзік уміраў,  
прасіў, каб я прыйшла з браціхай да яго, ды мы не пайшлі.

А я нават плакаць не змагла. Такая трагедыя. А ў Ва-  
сількаве ў адной сям'і адразу васьмярых забілі. Клікалі  
мяне суседзі, каб я пайшла на іх веру, то мне будзе бяс-  
печней у такі час. І ксёндз клікаў. Шкадаваў мяне. Доб-  
ры чалавек той ксёндз быў.

Хто біў і за што?

— Mae браты да нічога не належалі. А тыя, хто іх забіў?  
„Рух апору”. Звычай-  
ныя бандыты. Я таго,  
што ўбачыла тады на  
возе, „Завею”, Буць-  
ку, ужо пасля і не ба-  
чыла. Мільгае ў па-  
мяці момант, як  
прайшлі былі акаўцы,  
а я з адной дзяўчы-  
най, Лідай Вільчэў-  
скай, само вешала  
фіранкі. А ну, пама-  
гайце чысціць кара-  
біны! А мы ходу з ха-  
ты! Якія гэта былі  
жаўнеры! Жывадзё-  
ры, сцягвалі боты



Кастусь Хомка першы злева

з людзей! Мы мусілі перажыць усё гэта, іншай рады не было.

А за што іх пабілі? Нашы хлопцы Польшчы служылі. Янка быў да вайны ў арміі ў Аўгуставе, ва ўланах крэхавецкіх. Пётр на вайне быў. Костусю не было яшчэ 18 гадоў. Найстарэйшы быў гаёвым. У партызанцы, польская савецкая, адно я была. А хто біў... Іваніцкі, Руткоўскі... „Завея” — Буцько...

Дзе я была ў партызанцы? У нашых лясах, каля Панурага. Пазначаны былі партызанская трывы пасля, расказвалі пра наша змаганне. Я мела псеўданім „Паплаўская Рэгіна”. Цяпер мне „камбатанцкае” даюць. І дзяўчынку жыдоўскую мы хавалі ў сябе, як сястрычку, пасля з'ехала ў Калінінград, цяпер яна Сучкова Дуня. Чамусьці змоўкла — можа, памерла?..

Дзе той хутар Панурае ёсць? На старых картах пазначаны. Пасля хтосьці падпаліў гаспадарку Хомкаў. І няма ні дома, ні хлявоў. Зусім нядайна! Як страляла ружжо, сабранае на гарышчы! Цяпер на новых картах не знайдзеш Панурага.

Адно з дзяцей Ліды — католік, трymaeцца (начальнікам) пры апошняй дзяржаўной уладзе, называе сябе праваслаўным палякам. З гонарам паказвае адзнакі свайго дзеда за адбудову Супрасльскага храма. Таксама мае дома кнігу пра тых, хто згінуў з ягонымі дзядзькамі ў пасляваеннную вайну.

**Міра ЛУКША**

„Ніва” № 1, 7.01.2007 г.

## Усяляк бывала і ў Студзянках



Зоя з Гімікаў Краўчукова на ўспамін тэксту ў „Ніве” пра трагедыю сям’і Хомкаў родам з падвасількоўскага хутара Панурага здымае свае вялікія настаўніцкія акуляры і працірае шкло. Ясна, ведае і Ліду Лазэўскую, іхнюю сястру, і яе дзяцей ды ўнукаў. Ліда іхняя суседка ў Студзянках, а адзін з забітых быў мужам Зоінай сястры; наймалодшы, Янка. Вельмі спакойны чалавек. Хто да таго прычыніўся? Пасля прабачэння прасіў Шыманскі, што жыве ў Завулку, у Гаўрылюка прасіў. Братоў Хомкаў палаўлі па вёсках, каб адразу ўсіх спляжыць. Кожны займаўся рознымі справамі, адзін трачаваў, другі быў цеслем... А ўжо Янка быў такі спакойны, да нічога не ўключаўся, да ніякай палітыкі. Пабралі іх усіх таму, што мяшаў ім хутар Панурае. А там у ваколіцы хаваліся тыя героі, ну, нібы акаўцы, бо гэта нармальная банда была. У Панурым дзве хаты стаялі, а пару кіламетраў ад іх база была. У Ажынніку быў іхні адзін, мабыць, афіцэр, ляснічы. На гэтых тэрэнах — дзе Чорная—Беластоцкая, Касцельная, у бок Саколкі, у лясах — там усё гэта трymалася. І ў Гараднянцы даўжэйшы час трymаліся, з імі была мая будучая настаўніца. Ды Хомкаў свае, тутэйшыя выдалі — баяліся, каб Хомкі не выказалі, дзе яны ёсць — а там вялікая група хавалася пад хутарам Панурае. Хлопцы ішлі з работы дахаты, бо хадзілі працаваць па вёсках, дамы ставілі, бо ж людзі адбudoваліся пасля вайны — тады іх пералавілі. Завялі ў лясок... Янка жыў тут, у Студзянках. Не было спакайнейшага, памяркоўнейшага чалавека. Нашы хаты стаялі побач. Перабілі іх, каб сведкаў не быў. У Студзянках было шмат такіх, што проціў улады былі, шмат хто да банды належалаў. Уначы нармальная хадзілі, хлявы акрадалі — кожны на штабу меў усё замкнёнае.

Грошы адымалі. Коней кралі. Сусед быў кавалём, вядома, добра зарабляў. Вазы, г.зв. балёны, пачалі людзі рабіць якраз. Толькі грошы яму заплацяць, адразу прыйдучь яны, грошы адбяруць. Жылі бандыты ў Завулках, дык перанесліся бліжэй, у пустую хату пасля тых, хто выехаў у Расію. Хата харошая. Пасля перасяліся ў Беласток, жывуць наступраць гарадскага могільніка. Былі такія, што хацелі жыць спакойна, дык у „палітыку“ не ўключаліся, не глядзелі, хто там праваслаўны, ці хто католік. А тыя абраўлялі кожнага, не глядзелі хто ён такі. Гатовы за грошы нават забіць. Забілі афіцэра, што прыехаў у вёску ў водпуск. Тры сястры былі, адзін хлопец, Арсенё. Яны (называлі іх Нічыпаравымі) былі заможныя, яшчэ да вайны бацька вучыў іх. У вайне яму якраз „падпадаў“ год, дык яго ў армію ўзялі, а што меў адукцыю, дык адразу ў штаб. Прыйехаў дахаты, то ўжо чакалі... Яшчэ нават не памыўся. На парозе пры матцы забілі. Неўзабаве і яна памерла. А ты ведаеш, што пасля вайны ва ўладах Беластока было больш усіх тых былых ваяроў, чым іншых? Прыватарыліся. Поўна іх усюды сядзела. Дасканала арыентаваліся хто, дзе і як. Мой швагер меў сястру, што жыла па-суседску з адным такім з банды. Адкрыта казаў, што зрабілі. Была амністыйя, дараванне правін, калі згадуцца. Ружко ён здаў. Дык што яму зрабілі? Падлажылі яму ў стадолу ружко і далажылі. „У цябе ружко, а казаў, што здаў“. — „Не, нічога не маю! Хочаце, дык шукайце!“ — „А гэта што?!“ Пакуль дайшлі як сапраўды было, дастаў парадачна. Застрэшыць, каб ціха-ша было. Цяпер то кажуць, як *вальчылі*, як ганарова было, дык аж халера бярэ. Можна слухаць, ды пражылося і бачылася як ваявалі і з кім. Цяпер па-суседску ў Беластоку былы сяржант з капралам выхваляюцца адзін перад адным, каго і дзе забілі, нават па прозвішчы, каго спалілі... Адзін з іх дадаткаў ветэранскіх мае столькі, што і пенсіі.

Наконт гэтых крыжоў, што стаяць перад Студзянкамі, праваслаўнага і каталіцкага — дык гэта так як і іншых

вёсках. Жывуць ад вякоў праваслаўныя і католікі разам. І нармальна жывуць. Але час розны быў. Эх! Якія змагары! Канакрады!

Гісторыя дакранула і Зою Гімік, як і ўсіх. У Студзянках жыве адно яе брат Анатоль, яго дочкі ўжо ў Беластоку. Вывезлі сям'ю „кулакоў” у 1941 годзе ўсю, апрача малое Зоі, якая ў той час забавілася ў бабулі ў Борках. У саракавым годзе бацьку судзілі ў Беластоку. Забралі так— сама дарослую дачку з мужам быльм вайсковым і двумя малымі дзяцьмі, сваіх, апрача Зоі, яшчэ троє. Наймалодшаму Зоінаму брату было няцэльня два месяцы. «Усё дзякуючы добрым людзям. Бацька ад 14 гадоў мусіў гаспадарыць, бо памёр ягоны бацька. А быў праста „вол рабочы”. За работай свету не бачыў, спаў пару гадзін. На тыя часы гаспадарка Юльяна Гіміка была на першым месцы. А тыя, што прыйшлі ў 1939 годзе, не хаце— лі рабіць і быў ім нявыгадны. Што будынкі ў яго перша— жэндныя, што коней столькі трymае, і што стараецца, каб усё было экстра. І краму вясковую заснаваў. За агародам паставілі шпіхер калгасны. Чужое „багацце” ў вочы калола. А хто ў калгас ішоў? Той, каму рабіць не хацела— ся, бо дзве левыя рукі. Такіх шмат туды папісалася. А гаспадар не быў такі і багаты — чатыры з паловай гектара, ды кожная баразёнка выпешчаная. Казаў Юльян Гімік швагру: „Куды ты пхаешся, з кім? Будзеш на іх рабіць? Маеш гэтую зямлю і рабі сваё”. Тое брату сказаў, а брат быў ва „ўладзах”. І адразу пайшло: вораг! Вораг савец— кай улады. Неблаганадзёжны. Вярнуліся ў 1946 годзе, усе жывыя, хоць без бацькі, ды дзякуючы толькі дзядзьку Міхалу. Разам з імі быў узяты. Памагаў увесе час братавай сям'ї, у кішэнях збожжа прыносіў, працаваў у Сібіры ў пякарні, меў дадатковы бохан хлеба. Бацька вярнуўся аж у 1956 годзе. У той час Зоя ўжо закончыла ліцэй — ездзіла ў Варшаву афармляць бацьку дакумент. І як прыехаў, дык апяць адбудаваўся нова. Але што пражылі, то пражылі. Я за тыя гады, як самютка заста-

лася, па радзіне ездзіла, у цёткі была, у бабкі, якую не ўзялі ў Расію таму, што нямоглая ляжала, маленъкая, дробная. Далі спакой бабцы...»

Зоя стала на працу настаўніцай у 1954 годзе, у Залуцкі. Выйшла замуж за калегу, які яшчэ доўга працягваў сваю настаўніцкую адукацыю, завочна — доўга, бо ў час летняй сесіі трэба было жніваваць. У час, калі муж вучыўся ў Беластоку, два гады вучыла ў Студзянках. Дзяцей было ўжо двое. Працавала і ў Тапалянах, з якіх перасялілася ў Беласток, у Пачатковую школу № 27. У Тапалянах быўшы, ужо ў гадах, пачала ўніверсітэцкія студыі — матэматыку. А ў вясковых школах настаўнік мусіў быць „майстрам на ўсе руکі” — ад пачатковага навучання, да ўсіх предметаў. Параз'яджаліся навучэнцы па свеце — адны сталі вядомымі навукоўцамі (у ліцэі разам з Зоёй вучыўся Міхал Кандрацюк), іншыя рупліва і ціхам выконвалі сваю працу, выводзячы новыя пакаленні з наўшых вёсак. І памяць аб іх засталася ў сэрцах вучняў, і яны таксама захавальнікі памяці.

**Міра ЛУКША**

„Ніва” № 14, 8.04.2007 г.